

УМОВИ ПЛАТІ ЗА АБСТЕЮ
 За рядок менажери (посля тэсту) — 50 кап. Іншагародня — 1 р.
 Часовод тэсту ў два разы даравай, пры шнатровым друкаванні — адна на годзе.
 Згодна вост. СНІ ад 10 верасня 1924 г. брацца зьверху тарыфу 10 проц. падатку.

Паліцыя / абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязда“ — г. Менск, Савецкая, 63, (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-га гадз. дня. У варуговых гарадах — у адд. Бел. Дзв. Выдавецтва і на ўсіх пашт.-тэл. канторах.

РЭДАКЦЫЯ — Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дз. тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдакцыі — ад 12 да 2-оо гадз. дня, тэлеф. № 6-19. 3) Начны рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Г. Канторка Кантора абвестак падпісці тэл. № 781.

Год выданьня дванаццаты.

СЭРАДА, 28 ЛІСТАПАДА 1928 г.
 № 273 3180
 Кашт асобнага нумару ўстады 5 кап.

Аб'яднаны пленум ЦК і ЦКК КП(б)Б адчыняецца сёньня, а 6 гадзіне ўвеч. у памяшканьні ЦК КП(б)Б

Ці ўсё зроблена? (да падрыхтоўкі перавыбарчага савета)

Такое пытаньне мы задаем сабе ў сувязі з надыходзячым перавыбарчым саветам. Не загарамі справядлівае кампанія саветаў.

І калі мы агледзімсі навакол сабе, дык павінны адказаць: не, ня ўсё яшчэ зроблена; або зроблена ня так, як патрабуе важнасць справы.

Падрыхтоўка справядліва перавыбарчага саветаў кандыдатаў і інш ня ўсюды прапрацаваны як належыць. Між тым, ідэя ліхаманкавая падрыхтоўка да перавыбарчага з боку кулацтва. Яны на спыральных сходах і нарадах абгаворваюць сваю арганізацыю і тактыку ў перавыбарчах, пускаяцца на хітрыкі, льсьціваць і правакацыю. Аб гэтым гаворыць беднота на акруговых канфэрэнцыях (Гомель), аб гэтым гавораць карэспандэнцы ў вёскі.

Нам ня треба забываць, што класавы вораг ня толькі нахабны, але і хітры і палітычна сьведомы. Класавому ворагу мы павінны супроцьпаставіць вытрыманую і моцную тактыку наступленьня пралетарскіх і бядняцка-серадняцкіх мас пад кіраўніцтвам нашае партыі.

Гэта азначае, што ўсе нашы баяны адзінкі — парт'ячкі, камсамол, беднота, дэлегацыя сходы, прафсаюзы, павінны быць мабільаваны і прыведзены ў баявую гатоўнасць. Усе яны павінны ясна прадстаўляць сабе асноўную задачу перавыбарчага — узьняць класавую бяздольнасць і работу органаў пралетарскае дыктатуры саветаў; узмацніць тэмп сацыялістычнага будаўніцтва, даючы самы жорсткі адпор варожым нам кулацка-нэпманскім элементам.

Таму нам треба яшчэ і яшчэ прывярнуць моц палітычнай арганізацыі мас і ўзмацніць яе, пільна сочыць за класавым ворагам.

Актыўнасць работы і класавая сьведомасьць кожнай арганізацыі, кожнага партыйца, камсамольца і беспартыйнага актывіста будзе правадзіцца па іх удзеле і паводзінах у перавыбарчага саветаў. У першую чаргу гэта датычыць партыйных ачэек. Ад іх павінны чакае бальшавіцкай актывісцкі, ініцыятыўны і правільнай ленынскай лініі у перавыбарчах.

Што гэта азначае на справе?

Гэта азначае, папершае, што ачэйні ад пачатку да канца кампаніі павінны кіраваць барацьбой за падрыхтоўку перавыбарчага саветаў.

Аб першых выніках і далейшым правядзеньні сямігадзіннага рабочага дня

Правядзеньне сямігадзіннага рабочага дня забяспечыць пашырэнне вытворчасці, уцягненне новых кадраў рабочых, далейшы рост прадукцыйнасці працы, зароботку і больш шпарні ўздым культурнага ўзроўню рабочае класы.

Рэзалюцыя па дакладу т. Шмідта, ухваленая аднагалосна пленумам ЦК УсеКП(б) 24 лістапада 1928 г.

МАСКВА, 26-ХІ. Маніфэст ЦВК СССР, забяспечваючы для вытворчых і фабрычна-заводскіх рабочых на працягу бліжэйшых гадоў пераход ад васьмігадзіннага рабочага дня да сямігадзіннага без змяншэння заробатнай платы, зьмяшчае рашучы крок да ажыццяўленьня праграмы УсеКП(б) аб увядзеньні, пры агульных павялічэнні прадукцыйнасці працы, максымальнага шасцігадзіннага рабочага дня без змяншэння зароботку і зьвядзеньня вылічэнным дасягненьнем рабочае класы, якая паспяхова будзе сацыялізм у краі іе дыктатуры.

Апрача важнейшага прынцыповага значэння для справы аховы працы рабочае класы і ўзьяцця яе культурнага ўзроўню, правядзеньне ў жыццё сямігадзіннага рабочага дня на працягу бліжэйшых гадоў прадстаўляе сабой вельмі важнасці эканамічную праблему, якая патрабуе да сабе выключнае ўвагі з боку шырокіх мас рабочае класы, партыі, прафсаюзаў і гаспадарчых органаў.

Увядзеньне сямігадзіннага рабочага дня яшчэ раз падкрэслівае карэнную розніцу эканомікі Савецкае гаспадаркі і сацыялістычнае характар яе рацыяналізацыі, накіраванай да ўсямернага, найўжыльнага палепшання эканамічнага становішча, да культурнага росту рабочае класы, і адбываецца побач з непасрэдным палепшаннем становішча рабочае класы ў аданак ад капіталістычнае сістэмы, яе метадаў рацыяналізацыі, якая грунтуецца на эксплуатацыі і прыгнечанні рабочае класы, на далейшым пагоршанні яе эканамічнага становішча (падоўжанне рабочага дня, зьніжжэнне зароботку і т. д.).

Вопыт правядзеньня сямігадзіннага рабочага дня ў тэкстыльнай прамысловасці, ня глядзячы на паставах ЦК ад 20 мая 1928 г. у папярэдніх выніках пераводу на сямігадзінны рабочы дзень групы тэкстыльных прадпрыемстваў, даў, што са зьростам чыньнем іх сямігадзінны рабочы дзень забяспечыць: пашырэнне вы-

творчасці, уцягненне новых кадраў рабочых і тым самым — змяншэнне беспрацоўя, далейшы рост прадукцыйнасці працы, зароботку і больш шпарні ўздым культурнага ўзроўню рабочае класы.

У метах ажыццяўлення недахопаў, якія выявіліся пры правядзеньні сямігадзіннага рабочага дня ў групе тэкстыльных прадпрыемстваў, галоўнейшымі з якіх з'яўляюцца:

1) вельмі нявыстарчальнае растлумачальнае праца аб значэнні сямігадзіннага рабочага дня для рабочае класы, прычым шырокая рабочая маса, як правіла, ня прыцягвалася да прапрацоўкі практычных умоў пераводу на сямігадзінны рабочы дзень; арганізацыйна-тэхнічна непадрыхтаванасць самых прадпрыемстваў (адсутнасць добра кваліфікаванай, падрыхтаванай да выканання поўнай нагрукі працы рабочай сілы, недахват вопытнага тэхнічнага персаналу, слабая вытворчая дысцыпліна нова паступаючых рабочых, непадрыхтаванасць значнай часткі прадпрыемстваў у адносінах стварэння нармальнага ўмоў працы, асвятленьне, вентыляцыя, тэхніка безапэчнасці і іншае пагоршанне бытавых умоў, адсутнасць належнага ліку памяшканьняў для сьпячання, няпрыстасаванасць да абслугоўвання пры дадатковай зьмене рабочых з боку рэзных устаноў: ясель, больніцы, трамвай, кааперацыйныя ляўкі і інш., пагоршанне абслугоўвання рабочай масы з боку партыйных, прафэсійных, савецкіх арганізацый, пленум лічыць неабходным:

1) абавязачь парторганаў, гаспадарчых органаў і ў першую чаргу прафсаюзы наставіць сваю масавую працу на прадпрыемствах так, каб уся падрыхтоўчая праца па пераводу прадпрыемстваў на сямігадзінны рабочы дзень была даведзена да ведзена рабочых, каб яна прыходзіла пры энтузіям удзеле і падтрыманні рабочых, а таксама ўзмацніць культурна-асветную працу, прыстасаваны яе да новых умоў працы прадпрыемстваў.

2) Прапанаваць ВСНГ ужыць усе меры да таго, каб фактычны пераход на сямігадзінны рабочы дзень папярэджала правядзеньне падрыхтоўчае працы, якая павінна забяспечыць намечаныя прафінплянам бесперабойнае разгортванне і якаснае палепшанне вытворчасці (забавячэнне сыром, устаноўка дадатковага абсталявання, зьніжжэнне сабекошту, забяспечанне рабочае сілы адпаведнае кваліфікацыі і тэхперсаналам).

3) Гаспадарчыя органы, у веданні якіх ахоўваюцца прадпрыемствы, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, таксама абавязаны ужыць усе меры да таго, каб прадпрыемствы з сямігадзінным рабочым днём былі забяспечаны сваячасовым фінансаваннем капітальных работ.

4) ЦК прапанаваць НК Працы, Цэнтральнаму Камунальнаму Банку пры разьмеркаванні крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва магчыма ў поўным разьмеры здаволіць будаўніцтва рабочых кватэр пры прадпрыемствах, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, асабліва там, дзе ўвядзена дадатковая зьмена.

5) Прапанаваць НК Працы супольна з ВСНГ ужыць усе магчымыя меры да адраўленьня ўмоў працы на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень, у першую чаргу на прадпрыемствах з дадаткова зьменаю забяспечыць іх правядзеньне адпаведнымі аснаванымі прафінпляну.

6) Прапанаваць НК Працы і ВСНГ і УсеЦПС правесці ў жыццё пастанову законадаўчых органаў аб вызваленні цяжарных і маючых грудных дзяцей жанчын ад працы ўначую зьмену на прадпрыемствах пераведзеных і якія яшчэ маюць быць пераведзены на сямігадзінны рабочы дзень. Адначасова абавязачь мясцовыя партыйныя камітэты правесці шырокую растлумачальную кампанію сярод работніц за правядзеньне гэтае паставы.

7) Прапанаваць СНК саюзных рэспублік абавязачь Наркамасветы і НК Аховы Здароўя ўзмацніць мерапрыемствы па абслугоўваньні бы-

тавых і культурных патраб рабочых на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень (ясель, больніцы, школы), забяспечыць правядзеньне гэтых мерапрыемстваў неабходнымі аснаваньнямі. 8) пераходам на сямігадзінны рабочы дзень пытаньне аб падрыхтоўцы рабочае сілы набывае асабліва важнае значэнне. Паспяховае правядзеньне сямігадзіннага рабочага дня зьявіцца з увядзеньнем больш высокае тэхнікі, новых метадаў вытворчасці.

9) Гаспадарчыя органы, у веданні якіх ахоўваюцца прадпрыемствы, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, таксама абавязаны ужыць усе меры да таго, каб прадпрыемствы з сямігадзінным рабочым днём былі забяспечаны сваячасовым фінансаваннем капітальных работ.

4) ЦК прапанаваць НК Працы, Цэнтральнаму Камунальнаму Банку пры разьмеркаванні крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва магчыма ў поўным разьмеры здаволіць будаўніцтва рабочых кватэр пры прадпрыемствах, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, асабліва там, дзе ўвядзена дадатковая зьмена.

5) Прапанаваць НК Працы супольна з ВСНГ ужыць усе магчымыя меры да адраўленьня ўмоў працы на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень, у першую чаргу на прадпрыемствах з дадаткова зьменаю забяспечыць іх правядзеньне адпаведнымі аснаванымі прафінпляну.

6) Прапанаваць НК Працы і ВСНГ і УсеЦПС правесці ў жыццё пастанову законадаўчых органаў аб вызваленні цяжарных і маючых грудных дзяцей жанчын ад працы ўначую зьмену на прадпрыемствах пераведзеных і якія яшчэ маюць быць пераведзены на сямігадзінны рабочы дзень. Адначасова абавязачь мясцовыя партыйныя камітэты правесці шырокую растлумачальную кампанію сярод работніц за правядзеньне гэтае паставы.

7) Прапанаваць СНК саюзных рэспублік абавязачь Наркамасветы і НК Аховы Здароўя ўзмацніць мерапрыемствы па абслугоўваньні бы-

тавых і культурных патраб рабочых на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень (ясель, больніцы, школы), забяспечыць правядзеньне гэтых мерапрыемстваў неабходнымі аснаваньнямі. 8) пераходам на сямігадзінны рабочы дзень пытаньне аб падрыхтоўцы рабочае сілы набывае асабліва важнае значэнне. Паспяховае правядзеньне сямігадзіннага рабочага дня зьявіцца з увядзеньнем больш высокае тэхнікі, новых метадаў вытворчасці.

9) Гаспадарчыя органы, у веданні якіх ахоўваюцца прадпрыемствы, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, таксама абавязаны ужыць усе меры да таго, каб прадпрыемствы з сямігадзінным рабочым днём былі забяспечаны сваячасовым фінансаваннем капітальных работ.

4) ЦК прапанаваць НК Працы, Цэнтральнаму Камунальнаму Банку пры разьмеркаванні крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва магчыма ў поўным разьмеры здаволіць будаўніцтва рабочых кватэр пры прадпрыемствах, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, асабліва там, дзе ўвядзена дадатковая зьмена.

5) Прапанаваць НК Працы супольна з ВСНГ ужыць усе магчымыя меры да адраўленьня ўмоў працы на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень, у першую чаргу на прадпрыемствах з дадаткова зьменаю забяспечыць іх правядзеньне адпаведнымі аснаванымі прафінпляну.

6) Прапанаваць НК Працы і ВСНГ і УсеЦПС правесці ў жыццё пастанову законадаўчых органаў аб вызваленні цяжарных і маючых грудных дзяцей жанчын ад працы ўначую зьмену на прадпрыемствах пераведзеных і якія яшчэ маюць быць пераведзены на сямігадзінны рабочы дзень. Адначасова абавязачь мясцовыя партыйныя камітэты правесці шырокую растлумачальную кампанію сярод работніц за правядзеньне гэтае паставы.

7) Прапанаваць СНК саюзных рэспублік абавязачь Наркамасветы і НК Аховы Здароўя ўзмацніць мерапрыемствы па абслугоўваньні бы-

тавых і культурных патраб рабочых на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень (ясель, больніцы, школы), забяспечыць правядзеньне гэтых мерапрыемстваў неабходнымі аснаваньнямі. 8) пераходам на сямігадзінны рабочы дзень пытаньне аб падрыхтоўцы рабочае сілы набывае асабліва важнае значэнне. Паспяховае правядзеньне сямігадзіннага рабочага дня зьявіцца з увядзеньнем больш высокае тэхнікі, новых метадаў вытворчасці.

9) Гаспадарчыя органы, у веданні якіх ахоўваюцца прадпрыемствы, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, таксама абавязаны ужыць усе меры да таго, каб прадпрыемствы з сямігадзінным рабочым днём былі забяспечаны сваячасовым фінансаваннем капітальных работ.

4) ЦК прапанаваць НК Працы, Цэнтральнаму Камунальнаму Банку пры разьмеркаванні крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва магчыма ў поўным разьмеры здаволіць будаўніцтва рабочых кватэр пры прадпрыемствах, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, асабліва там, дзе ўвядзена дадатковая зьмена.

5) Прапанаваць НК Працы супольна з ВСНГ ужыць усе магчымыя меры да адраўленьня ўмоў працы на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень, у першую чаргу на прадпрыемствах з дадаткова зьменаю забяспечыць іх правядзеньне адпаведнымі аснаванымі прафінпляну.

6) Прапанаваць НК Працы і ВСНГ і УсеЦПС правесці ў жыццё пастанову законадаўчых органаў аб вызваленні цяжарных і маючых грудных дзяцей жанчын ад працы ўначую зьмену на прадпрыемствах пераведзеных і якія яшчэ маюць быць пераведзены на сямігадзінны рабочы дзень. Адначасова абавязачь мясцовыя партыйныя камітэты правесці шырокую растлумачальную кампанію сярод работніц за правядзеньне гэтае паставы.

7) Прапанаваць СНК саюзных рэспублік абавязачь Наркамасветы і НК Аховы Здароўя ўзмацніць мерапрыемствы па абслугоўваньні бы-

тавых і культурных патраб рабочых на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень (ясель, больніцы, школы), забяспечыць правядзеньне гэтых мерапрыемстваў неабходнымі аснаваньнямі. 8) пераходам на сямігадзінны рабочы дзень пытаньне аб падрыхтоўцы рабочае сілы набывае асабліва важнае значэнне. Паспяховае правядзеньне сямігадзіннага рабочага дня зьявіцца з увядзеньнем больш высокае тэхнікі, новых метадаў вытворчасці.

9) Гаспадарчыя органы, у веданні якіх ахоўваюцца прадпрыемствы, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, таксама абавязаны ужыць усе меры да таго, каб прадпрыемствы з сямігадзінным рабочым днём былі забяспечаны сваячасовым фінансаваннем капітальных работ.

4) ЦК прапанаваць НК Працы, Цэнтральнаму Камунальнаму Банку пры разьмеркаванні крэдытаў на жыллёвае будаўніцтва магчыма ў поўным разьмеры здаволіць будаўніцтва рабочых кватэр пры прадпрыемствах, якія пераводзяцца на сямігадзінны рабочы дзень, асабліва там, дзе ўвядзена дадатковая зьмена.

5) Прапанаваць НК Працы супольна з ВСНГ ужыць усе магчымыя меры да адраўленьня ўмоў працы на прадпрыемствах, пераведзеных на сямігадзінны рабочы дзень, у першую чаргу на прадпрыемствах з дадаткова зьменаю забяспечыць іх правядзеньне адпаведнымі аснаванымі прафінпляну.

6) Прапанаваць НК Працы і ВСНГ і УсеЦПС правесці ў жыццё пастанову законадаўчых органаў аб вызваленні цяжарных і маючых грудных дзяцей жанчын ад працы ўначую зьмену на прадпрыемствах пераведзеных і якія яшчэ маюць быць пераведзены на сямігадзінны рабочы дзень. Адначасова абавязачь мясцовыя партыйныя камітэты правесці шырокую растлумачальную кампанію сярод работніц за правядзеньне гэтае паставы.

7) Прапанаваць СНК саюзных рэспублік абавязачь Наркамасветы і НК Аховы Здароўя ўзмацніць мерапрыемствы па абслугоўваньні бы-

Пазыку індустрыялізацыі ў вёску

Амаль поўнае разьмяшчэньне другой пазыкі індустрыялізацыі, і пры гэтым у працягу вельмі кароткага часу, зьвязваючы зьяўляецца адным з найбольшых паказальнікаў таго, што самыя шырокія пралетарскія масы Савецкага Саюзу не на словах, а на справе падыйшлі да задачы шырокага сацыялістычнага будаўніцтва народнае гаспадаркі. К сучаснаму моманту сярод галоўным чынам, гаспадарка насельніцтва і пераваліла сярод рабочых ужо разьмешчана каля 460 млн. рублёў, г. зн. каля 90% агульнай сумы пазыкі. Рабочая класа сказала сваё слова, але далёка не сказала яшчэ гэтага слова наша сямейства. Тыя некалькі дзесяткаў мільянаў руб., якія сабраны ў вёсцы, не зьяўляюцца колькі-небудзь характэрнымі для ацэнкі адносін сямейства да пазыкі і гавораць хутчэй аб нядабайнасці апарату да справы выліварнай важнасці — салейнічання прымысловаму будаўніцтву.

Асноўная ідэя пазыкі ў адпаведнай ступені адлюстніла як да гаспадарка, так і да сямейскага насельніцтва. І сапраўды, ці-ж тыя лішнія дзесяткі мільянаў пудоў мэталю, якія могуць быць дадаткова выпушчаны ў выніку пашырэння нашай прамысловасці, ня будуць мець добра-дзейныя вынікі для разьвіцця вытворчых сіл нашай вёскі і ў першую чаргу яе сярэдня-бядняцкіх пластоў?

Або, ці-ж тыя дадатковыя мільёны метраў перкаля, вырабленага на новабудаваных фабрыках, ня пойдуч таксама і на патрэбы нашай вёскі? Нарэшце, ці-ж многія дзесяткі тысяч новых рабочых уцягнутых у нашу прамысловасць, ня зьменшаць перанасельнасць вёскі? Ці-ж ўсямернае разьвіццё нашай прамысловасці, а разам з тым і ўзмацненне гаспадарчага бязісу нашай краіны, не прадстаўляе сабой вільварнага эканамічнага фактара ў справе вытворчага ўздыму нашай вёскі, у справе палепшання яе добрабыту?

Вось чаму мы думаем, што той павячаны тэрмін, які застаўся да канца рэалізацыі, 1-га сьнежня г. г. — павінен быць працягнут у інтарэсах самай інтэнсіўнай прапаганды пазыкі індустрыялізацыі сярод сямейства. Адтэрмінаванне гэтае павінна быць выкарыстана нашай партыйнай, савецкай і шырокай капэрацыйнай грамадзасцю для рашучага зьяўлення метаў і вядуч пазыкі. У ва многіх раёнах сямейства ня ведае аб тым, што 10 проц. ад рэалізаваанай сумы застаецца на месці — на культурна-гаспадарчых патрэбах, што ў некаторых найбольш глухіх мясцох да гэтага часу ад пазыкі нават нічога невідоме. Ёсць раёны (на Уральскай вобласці, напр.), дзе маркуючы на карэспандэнцыях з месц, пазыкі не рэалізаваані ні на адну капейку. У цэлым радзе месц сельсаветы бліжэйнічаюць, кааперацыя маўчыць, жаласны застаюцца ў баку ад прапаганды пазыкі, а арганізацыя спецыяльна для гэтага работі тройкі праўдлівае вялікую нядабайнасць. Партыйным і камсамольскім арганізацыям треба з усеі бальшавіцкай рашучасцю ўзяцца за прапаганду пазыкі, треба звязаць гэту прапаганду з нашай агульна-гаспадарчай

Спроба польскіх фашыстых пазбавіць лодзінскіх рабочых

НАЧНОЕ РАДЫЁ Перамены ў кіраўнічым складзе МК УсеКП(б) т.т. Молатаў і Бауман — сапра-

Яшчэ адна здрада нямецкіх рэфармістых буржуазія патрабуе зьмены выбарчага права

Гэта азначае, папярэдняе, а значыць ад пачатку да канца кампаніі павінны кіраваць барацьбой за патрэбы нам склад саветаў. Па-другое, партыя пры дапамозе саветскай грамадскай павінны арганізавана замацоўваць гэту барацьбу праз падрыхтоўку патрэбных кандыдатаў у саветы, праз правядзенне класовае лініі ў рабоце перавыбарчых камісій і г. д., праз стварэнне адзінага бядняцка-серадняцкага фронту супроць кулака.

Ні адна «дробязь», якая можа пашкодзіць класавую устаноўку перавыбарчу, не павінна застацца незаўважанай. Вяжуча, што ў гэтай адкалейнай рабоце партыя павінны мець самую поўную дапамогу і кіраўніцтва з боку РК і АК.

Але самым галоўным зьяўляецца правільнае разуменне нашай наступальнай лініі на кулака кожным членам партыі. Адной рэвалюцыі, асуджаючай праны ўхл., — мала. Трэба яшчэ даць магчымасць праводзіць правую лінію на справе. А практыка паказвае, што такіх выпадкаў, асабліва ў вёсцы, ёсць шмат. Знаходзяцца таварышы, якія кажуць, што «кулака выдуралі», што калектывізацыя і саўтасы ва ўмовах Беларусі рэчы непатрэбныя і г. д. З другога боку, ёсць таварышы, якія імкнуча распавядаюць з кулаком адміністрацыя, а не палітычна-эканамічным наступленнем.

Задача РК і ячэек дабіцца, каб гэтыя настроі ня зрываў нашай лініі ў перавыбарках. Расцімаваючы памылкі асобных таварышоў, у той жа час трэба даць рашучы адпор тым, хто не жадае арганізоўваць наступленне на кулака. Насіпаем такіх поглядаў нельга даручаць правядзення нашай лініі ў практычнай рабоце па перавыбарках. Без панікі перад кулаком, але і цвёрда памятаючы ўзросшую яго, варожую нам, антыўнасць — партыйныя арганізацыі павінны падрыхтоўваць перавыбары.

Са зьяўлення пачынаецца справядлівая кампанія. Яна мае вельмі вялікае значэнне: ад таго, як будзе падрыхтаваны, якія будзе справядлівы, у азначай меры будзе залежаць поспех самых перавыбарчу.

І яшчэ адным важна гэта кампанія: гэта будзе першая сутычка на фронце барацьбы за саветы. Варожыя элементы пастараюцца агітаваць ва сваю лінію, за сваіх кандыдатаў, будучы імкнуча кампрамаваць адданых саветскай уладзе бядняцка-серадняцкіх працаўнікоў саветаў. Таму практыка справаздачнай кампаніі партыя павінны асабліва ўважліва ўлічыць, выправіць памылкі, навучыцца хутка манэўраваць.

Перавыбары мы павінны правесці і правядзем так, як патрабуе партыя. Але яшчэ і яшчэ запэваем сябе: ці ўсё для гэтага на месцах зроблена?
 Новы мэтад барацьбы ангельскіх цэвэрдалобых з беспрацоўем

ЛЕНДАН, 26. Па апошніх статыстычных даных, лік беспрацоўных у Англіі на 12-га лістапада склаў 1.348.200. За апошнія некалькі тыдняў агульны лік афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных, якія атрымліваюць дапамогу, зменшыўся.

Орган рабочай партыі «Дэйлі Геральд» выкрывае сакрэт гэтага «змяншэння беспрацоўя». Як паведамляюць газэты, міністр працы разаслаў усім біржам працы сакрэтныя абешкі, паводле якога служачыя біржы абавязаны надаваць «патаемныя весткі» аб усіх беспрацоўных, якія атрымліваюць дапамогу. На падставе гэтых вестак адмоўлена ў дапамозе 339 тысячам беспрацоўных. (ТАСС).

ЛОДЗІНСКІХ РАБОЧЫХ ПРЫСЛАНДЫ З СССР ДАПАМОГІ

Арышт кіраўнікоў эн-пэраўскага прафсаюзу

ВАРШАВА, 26. Паліцыя алягатапа памяшканьне эн-пэраўскага прафсаюзу ў Лодзі, дзе знаходзіўся камітэт, абраны бастуючымі Відаўскай мануфактуры па разьмеркаваньні грашовай дапамогі прысланай рабочымі СССР. Кіраўнікі эн-пэраўскага прафсаюзу арыштаваны.

На думцы «Фольксдэйтунг», прычынай рэпрэсій зьяўляецца тое, што камітэт дапамогі бастуючым атрымаў грошы ад камфракцыі союму на адрас якой яны былі прысланы рабочымі СССР. (ТАСС).

Абядненьне рабочых і служачых

ВАРШАВА, 25. Па падліках «Эпокі» ў трых у палов. мільёнаў рабочых і служачых Польшчы ў 1926 годзе 81,3 проц. зараблялі менш 33 р. у месяц; 16,5 проц.—ад 33 да 66 р.; 2,1 проц.—ад 66 да 220 р. і 0,1 проц.—больш 220 р.

У 1927 годзе менш 33 р. зараблялі ўжо 62,2 проц. (на 0,9 проц. больш); ад 33 да 66 р. зараблялі 11,5 проц. (менш на 5 проц.); ад 66 да 220 р.—6,1 проц. (больш на 4 проц.) і больш 220 р.—0,2 проц. (больш на 0,1 проц.). Такім чынам, разрыв паміж найлепш аплачваемымі служачымі і найгорш аплачваемымі павялічыўся. Сярэдняя група змяншаецца.

Перавыбары праўленьня лодзінскіх больнічных кас зноў адтэрмінованы

ВАРШАВА, 26. Перанесеныя з 18 лістапада на 25-га лістапада перавыбары праўленьня лодзінскіх больнічных кас не адбыліся. Перавыбары адтэрмінованы на гэты раз на неакрэслены час. (ТАСС).

У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Арышты ў Сьвянцянках

ВІЛЬНЯ, 21. У Сьвянцянках арыштавана двое па падазрэнні ў распаўсюджваньні камуністычнае літаратуры. «Дз. Віл.» паведамляе, што пры вобыску ў арыштаваных нібы-та знайшлі 150 кіла адозваў.

Голад у Дзісьненскім павеце

ВІЛЬНЯ, 21. Да намесьніка віленскага ваяводы Кірціліса 20 лістапада зьявілася дэлегацыя ад насельніцтва Дзісьненскага павету ў складзе рабіна Гоффе і нейкага Русецкага. Дэлегацыя падала абшырную заяву аб голадзе ў павеце і неабходнасьці хутка дапамогі.

РАСКОЛ СЯРОД ВІЕНСКІХ ПЭП-ЗСАУЦАЎ.

ВІЛЬНЯ, 25. Сярод віленскіх пэпсаўцаў аформілася група прыхільнікаў Явароўскага і Марачоўскага. На чале віленскіх «явароўчыкаў» стаў рады віленскае маставае рады Маркевіч.

Новы украінскі палітычны працэс у Львове

ВАРШАВА, 26. У сьнежны пачнецца слуханьне украінскі працэс у Львове. Прыгавяецца 26 чалавек. Большасьць падсудных фігуравалі пры выбарах у сойм у якасьці кандыдатаў па сьпісе Сельроба. Абвінавачаны акт ставіць у віну падсудным «комуністычную дзейнасьць у Гарнопальскай акрузе». (ТАСС).

ВАРШАВА, 26. Як паведамляе друц, судовы следзтва аб львоўскім падзеях скончылася (гутарна ідзе аб украінскім пагроме, які адбыўся ў Льворе 1-2-га лістапада, у сувязі з 10-ці годзьдзем польска-украінскай вайны). Справа перадапа пракуратуры. (ТАСС).

Манія паядынкаў

ВАРШАВА, 25. Манія паядынкаў ахапляе ўсё шырэй «сапацыйных» дзеячоў. Былы сакратар пясцэўскае партыі, які перайшоў да ўрадавага блёку, Дрэндзель паслаў сэкундантаў б. старшынні сойму пясцэўцу Ратаем. Прычына—вострая крытыка Ратаем палітычнае дзейнасьці Дрэндзеля.

Зрыў санацыйнага мітынгу

ВАРШАВА, 25. У суботу ў Пазнані павінен быў адбыцца публічны даклад правадыра ўрадавага блёку Славека.

Студэнты-эндэкі сарвалі даклад. Паліцыя арыштавала некалькі дзесяткаў студэнтаў, якія найбольш бурна дэманстравалі супроць Славека.

Крымінальныя злоўжываньні ў саюзе інвалідаў

ВІЛЬНЯ, 25. Віленскім меставым старостам закрыты віленскі акружны камітэт саюзу інвалідаў вайны. Саюз гэты знаходзіўся пад уплывам эндэкаў. Правадыры саюзу абвінавачваюцца ў карыстаньні маркаў саюзу для розных спекуляцыйных махінацый.

Канфіскацыя

ВІЛЬНЯ, 25. Канфіскаваны № 7 «За працу». Рэдактар прыцягваецца да судовае адказнасьці.

КАТАРЖНЫ ПРЫСУД У ВІЛЬНІ

ВІЛЬНЯ, 25-ХІ. Віленскі апеляцыйны суд пераглядзеў справу 20-ці, засуджаных за рэвалюцыйную дзейнасьць на абшарах Заходняе Беларусі да 1927 г. Засуджаны: Я. Макоўскі і В. Янцэвіч—на 6 год катаргі; Вячынскі і Дышкоўскі—на 5 год; Каладзееўскі, Нашынкі, Семяц, Зарка, Бушка і Клонька—на 3 гады. Рэшта апраўданы.

ПЕРЫМЭННЫ У ПРАЦЮЮЧЫМ СКЛАДЗЕ ЦК УСЕКП(б)

т.т. Молатаў і Бауман—сакратары МК

МАСКВА, 27. Шосты пленум МК УсеКП(б), заслухавшы заявы сакратара МК УсеКП(б) т.т. Угланова і Котова аб зьменьнях іх ад выконваемых абавязкаў, ухваліў задавоільч іх хаджаньне—зьявіць з названых таварышоў абавязкі сакратараў і членаў бюро і сакратарыату МК УсеКП(б) і выбраў сакратарамі т.т. МОЛАТАВА і БАУМАНА.

(У наступным пумары газ. «Зьвяз» будзе дакладна паведамлена пра зьмены ў кіраўнічым складзе МК УсеКП(б).

НАЗНАЧЭНЬНЕ НОВАГА ПАСЛА АД НЯМЕЧЧЫНЫ Ў СССР

БЭРЛІН, 27. Нямецкі ўрад запытаў і атрымаў згоду саветскага ўраду на назначэньне фон-Дыркена паслом ад Нямецчыны ў СССР. Назначэньне адбудзецца безадкладна.

ВЯЛІЗАРНЫ ГУРАГАН У НЯМЕЧЧЫНЕ

БЭРЛІН, 27. Гураган, які лютуе ў Нямецчыне пяты дзень, зрабіў вялізарны пашоджаньні. Многія рэкі выйшлі з берагоў. У раззе раённы перарывае сувязь тэлеграфам. Атрыманы весткі, што згінуў 21 нарэбель. Большасьць каманды выратавана.

Рэзалюцыя пленуму ЦКК УсеКП(б)

Пленум ЦКК УсеКП(б) цалкам і поўнасьцю дагухаецца да рашэньняў лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б)

Пленум цалкам і поўнасьцю салідарызуецца з ЦК ў тым, што на данай стадыі галоўнай неабсяпекаю для партыі зьяўляецца правы ўхл, супроць якога павінна быць накіравана самая рашучая, галоўным чынам, ідэалёгічная барацьба для яго перамогі без паслабленьня ўсебаковай барацьбы в праціімаем. Работа ўсіх органаў КК-РСІ павінна быць цесна зьвязана з выкананьнем рашэньняў лістападаўскага пленуму і павінна быць згуртавана ў першую чаргу на правярцы выкананьня ўхваленых пленумам рашэньняў у галіне разьвіцьця індустрыялізацыі краіны і ўзьяняцця збожжавае гаспадаркі, у галіне ўзмацненьня сацыялістычных пазіцыяў як у прамысловасьці, так і ў сельскай гаспадарцы.

Адной з самых сур'ёзных перашкод да выкананьня пастаўленых пленумам задач зьяўляецца стан нашага дзяржаўнага апарату. Таму ў аснову работы органаў РСІ і КК павінна быць пакладзена работа над палепшаньнем і спрашчэньнем саветскага апарату, рашучая барацьба з бюракратызмам, няўхільны перагляд асабовага складу апарату, у мэтах зьменьня элемэнтаў чужых і варожых саветскай уладзе, якія не жадаюць і ня ўмеюць выконваць саветскія законы і ўмела абнаўленьне апарату, шляхам вылучэньня вырашчых за час рэвалюцыйных рабочых і работніц, кадрў моладзі, вузаўцаў, рабфанаўцаў і г. д.

Органы КК павінны ўдзяліць асаблівую ўвагу правярцы практыкі ажыццяўленьня лініі лініі ў рабоце дзяржаўнага апарату і рашучай ачысткі партыі ад элемэнтаў, якія разьявіліся, перарадзіліся, абюракратыліся, аларналіся ад мас, і зрашчаюцца з класамі, нам варожымі. Пленум даручае прэздыўму ЦКК УсеКП(б) дакладна распрацаваць, сумесна з ЦК УсеКП(б), да надыходзячай партканфэрэнцыі мерапрыемствы, якія зьабясьпечылі б такую ачыстку рады партыі.

БУРЖУАЗІЯ ПАТРАБУЕ ЗЬМЭНЫ ВІБАРЧАГА ПРАВА

БЭРЛІН, 26. У колах рэвалюцыйнае прафсаюзнае меншасьці, у сувязі з рашэньнем краёвага суду па пытаньнях працы ў Дуйсбургу, занадаюць што рэфармістына баз ведама рабочых зьявілі першапачатковае патрабаваньне аб павялічэньні зарплаты на 15 пф. да 12 пф. Потым рэфармісты згадзіліся на рашэньне траецкага суду, якое прадугледжвала павышэньне зарплаты ад 3 да 6 пф. нягледзячы на тое, што праданую абавязьці гэта рашэньне абавязкова. У канчатковым жа выніку, рэфармісты ў парадку патаемных перагавораў у Дусельдорфе адмовіліся на сутнасць нават і ад тэтага мізэрнага павышэньня зарплаты.

У зьвязку з такім становішчам, рэвалюцыйная прафсаюзнае меншасьць высювае наступныя новыя лэзунгі барацьбы: «пашырайце баявы фронт ўзмацняйце барацьбу супроць адзінага фронту трэстаў, стварайце адзіны фронт металістых, як тых, якія змагаюцца, так і тых, што знаходзяцца напярэдадні барацьбы, і працуючых на тэрыторыі суседняй з раёнам, абходным лэкаўтам». (ТАСС).

БЭРЛІН, 26. Штрээман заявіў на пасяджэньні ЦК народнай партыі, што партыя патрабуе зьмены выбарчага права. Гэтыя зьмены павінны аднавіць асабісты адносіны паміж дэпутатам і яго выбарчым, зьменшыць выбарчы акругі пры захаваньні цяперашняй прапарцыянальнай сыстэмы выбараў. «Невынасімым зьяўляецца, — сказаў Штрээман, — што падрыхтоўка якіх-небудзь дэяньняў супроць дзяржавы можа знаходзіцца пад абаронай дэпутатскай недатыкальнасьці». (ТАСС).

БЭРЛІН, 26. У палітычных колах лічаць, што абтаварэньне скаргі прадпрыемцаў на рашэньне краёвага суду па пытаньнях працы ў Дуйсбургу адбудзецца ў апошняй інстанцыі ў вярхоўным судзе па працоўных

Урад кулацкага сялянскага саюзу ў Латвіі

РЫГА, 26. Як паведамляюць газэты, новы ўрад кулацкага сялянскага саюзу, на чале з прэм'ерам Цэлымішам, апраецца на кааліцыю, у якую ўваходзіць 64 дэпутаты. Сьпіс міністраў канчаткова яшчэ ня ўста-

У ЛІТВЕ ПЕРАГАВОРЫ З АПАЗЫЦЫЯЙ

ВІЛЬНЯ 20-ХІ. Урадавая партыя таўцінікаў пачала перагаворы з хрысьціянскай дэмакратыяй і сялянскім саюзам аб уваходзе прадстаўнікоў апошніх у склад ураду.

Па вестках «Дзен. Віл.», хадзікі і сельсаюзнікі патрабуюць скліканьня сойму і павароту на канстытуцыйны шлях.

Паветраная катастрофа

ВІЛЬНЯ 21-ХІ. «Дз. Віл.» паведамляе, што на сьвяткаваньні гадавіна незалежнасьці Літвы адзін з літоўскіх вайсковых самалётаў разьбіўся каля м. Лекеці. Лётнік цяжка паранены.

Палітычнае забойства

ВІЛЬНЯ 20-ХІ. «Дз. Віл.» паведамляе, што ў м. Араны (Літва) застрэлены невядомымі асобамі ўласнік аптэкі В Керскі. Па чутках, Керскі забіты сабрамі літоўскае нацыяналістычна-тэарыстычнае арганізацыі «Жалезны воўк».

справах не раней, зым праз 3-4 тыдні. Адначасова сьвіны ў Дусельдорфе адноўлены перагаворы паміж прадпрыемцамі і рэфармісцкімі прафсаюзамі пры пасярэдніцтве с.-д. урадавага камісара Дусельдорфа Эргэмана. (ТАСС).

Напярэдадні стварэньня ўраду вялікай кааліцыі

БЭРЛІН, 26. Нямецкі буржуазны друк з вялікім задаваленьнем канстатуе зьніжэньне ўсіх перашкод, якія ставяць на шляху да ўтварэньня вялікай кааліцыі (аднароднае партыі да с.-д. уключна), а іменна пытаньне аб пабудове браўнінсу, лэкаўт у Заходняй Нямецчыне і інш. Друг вазначае, што паводзіны с.-д. у гэтых пытаньнях сьведчаць аб «адольнасьці с.-д. прыймаць удзел у кіраваньні дзяржавай», і высювае нават патрабаваньне аб адкрыцьці перагавораў у мэтах рэарганізацыі цяперашняга кабінэту ва ўрад вялікай кааліцыі. (ТАСС).

БЭРЛІН, 24. Па сканчэньні спрэчак на замежнай палітыцы дэяньняў рэйхстагу адкладзены да чацьвярга. (ТАСС).

Вынікі лэкаўту ў акрузе Арнсбэрг

БЭРЛІН, 26. Масювая ўлада акругі Арнсбэрг аубліцавала даныя аб выніках лэкаўту ў жалезаробчай прамысловасьці. У акрузе па 21-га лістапада было 203 тысячы прагультных дзён у 94 тысяч рабочых. З прычыны лэкаўту 100 тысяч рабочых пазбавіліся работы. Паступілі заявы ад прадпрыемцаў аб спыненні вытворчасьці на новых 63-х прадпрыемствах. Гэта пазбавіць работы новых 15 тысяч рабочых. (ТАСС).

Барацьба за амністыю ў Румыніі

ВЕНА, 26. Паводле вестак з Румыніі, на днях у Бухарэсьце ўтварыўся грамадскі камітэт для барацьбы за амністыю палітв'яноўленым. Старшынё камітэту зьяўляецца вядомы румынскі грамадзкі дзеяч, старшыня румынскай сэкцыі «лігі праў чалавека» Коста-Фору. Работа-сялянскі блёк і ўнітарны прафсаюз у сваю чаргу адкрылі шырокую кампанію за амністыю.

На днях у Бухарэсьце адбыўся арганізаваны камітэтам Коста-Фору і рабоча-сялянскім блёгам масавы сход пад лэзунгам барацьбы за амністыю. Пасьля сходу, які прайшоў у вялікім удзьмаем, удзельнікі наладзілі дэманстрацыю на галоўных вуліцах Бухарэсту. Перад карацэўскім палацам дэманстрацыя прарвала паліцэйскі кардон. Выкаіканы на месца галоўны пракурор зьвірнуўся да дэманстрантаў з патрабаваньнем, каб яны зьміліся, але атрымаў у адказ град насьмешак і пагрозы, якія прымусілі яго ўцячы. Паліцыя, атрымаўшы падкараньне, рассяла дэманстрантаў і арыштавала каля 40 чалавек, 6 з якіх засталіся пад арыштам. (ТАСС).

Кангрэс аўстрыйскага саюзу прыхільцаў СССР

ВЕНА, 26. Учора, пры ўдзеле 300 дэлегатаў тут адкрыўся кангрэс аўстрыйскага саюзу прыхільцаў СССР, заснаванага па ініцыятыве аўстрыйскай сэкцыі Мілраблomu. Палова дэлегатаў складалася з с.-д. і беспартыйных рабочых. Кангрэс абраў ЦК саюзу, большасьць членаў якога складалася з с.-д. і беспартыйных.

ФРАНЦУСКІ УРАД АДМОВІУ У ВІЗАХ ФУТБАЛІСТЫМ УССР

ПАРЫЖ, 26. Урад адмовіў у візах футбалістам УССР, якія запрошаны французскай рабочай спартыўнай фэдэрацыяй на матч. (ТАСС).

Партыйным і камсамольскім арганізацыям трэба з усёй бальшавіцкай рашучасьцю ўзаяца за прапаганду палітыкай, паказваць непарывную сувязь поспеху пазыі і справай гаспадарчага будаўніцтва наогул.

У аснову арганізацыйнай работы па разьвіцьцыві пазыі трэба пакласці шырокае правядзеньне прынцыпу дэбрахвотнасьці, рашучым чынам фіксуваць ўсякі спробы адміністрацыйнага націску, запалохваньня і г. д. Работа па рэалізацыі пазыі ў вёсцы сустрапае адпор з боку кулацкай верхавіны. Кулацтва ня толькі ўхіляецца ад паліцыі пазыі, але і прабуе весці контр-рэвалюцыйную работу, накіраваную да зьрыву кампаніі па разьвіцьцыві пазыі сярод бядняцкіх і сярэдняцкіх пластоў сялянства. І трэба гэта скаваць адразу, — кулацтва тут па сустракае належнага адпору. Выпадкі варожых выступленьняў супроць пазыі, выпадкі скажоньня навадзін класавай лініі, накіраваныя сваім вострым супроць інтарэсаў індустрыялізацыі краіны, павінны быць пастаўлены пад рашучы абстрэл масовых партыйных арганізацыяў.

Вёска павінна разьварушыцца, павінна ў гэты кароткі час канчаткова рэалізаваць пазыі правільнае максымум актывнасьці, максымум рэвалюцыйнай энэргіі, правільнае здаровае спарборніцтва з горадам. («Правда»).

Па СССР.

Памёр т. І. А. Залкінд

ЛЕНІНГРАД, 27. Сьвіны ў большыдзі «Паміць 9-го январа» памёр улаўнаважаны НКЗамежных спраў у Ленінградзе т. Іван Абрамавіч Залкінд. У яго асобе партыя і саветска ўлада панесла вялікую страту. Найбольш быў адным з найбольш старых членаў партыі—1903 году—і адным з заснавальнікаў і арганізатараў Народнага Камісарыату па Замежных Справах.

Зноў лударвайшчына

ОМСК, 27. Кулакі вёсак Пятроўка, Чуняеўка і Арэхаўка, Любінскага раёну, абвінавачваюць батракоў у крадзях, пры дапамозе старшын Пятроўскага сельсавету арыштавалі 10 батракоў, сабралі іх у вёску Пятроўку, аддушчавалі і заперлі ў хлэу.

Па справе пачата тэрміновае следзтва.

Кангрэс аўстрыйскага саюзу прыхільцаў СССР

ВЕНА, 26. Учора, пры ўдзеле 300 дэлегатаў тут адкрыўся кангрэс аўстрыйскага саюзу прыхільцаў СССР, заснаванага па ініцыятыве аўстрыйскай сэкцыі Мілраблomu. Палова дэлегатаў складалася з с.-д. і беспартыйных рабочых. Кангрэс абраў ЦК саюзу, большасьць членаў якога складалася з с.-д. і беспартыйных.

Орган аўстрыйскай с.-д. «Арбейтэр Цейтунг» асьцерагае с.-д. ад удзелу ў кангрэсе. Рэфармісцкі прафсаюз металістых ужо выдаў настанову, у якой раёнамудзе сваім членам устрымлівацца ад удзелу ў работах кангрэсу. (ТАСС).

ФРАНЦУСКІ УРАД АДМОВІУ У ВІЗАХ ФУТБАЛІСТЫМ УССР

ПАРЫЖ, 26. Урад адмовіў у візах футбалістам УССР, якія запрошаны французскай рабочай спартыўнай фэдэрацыяй на матч. (ТАСС).

Ідзёвая барацьба з правай небясьпекай—у цэнтры ўвагі

Таму партыя будзе рашуча змагацца з тымі, хто ня бачыць гэтай небясьпекі, хто за вузкім практыцызмам гатоў забыць аб генэральнай лініі партыі

НАША ЗАДАЧА: паглыбляць у кожным члене партыі бальшавіцкую прынцыповасць і непрымірымасць да якіх-бы-та нібыло ўхілаў ад ленінскай лініі

Упарта працаваць і змагацца за генэральную лінію партыі

БІЦЬ ПА ПРАВЫМ УХІЛЕ І ПА ПРЫМІРЭНЦТВЕ ДА ЯГО

Паглыбляць бальшавіцкую самакрытыку ў штодзённай рабоце

(Абгаварэнне справаздачы Менскага АК на Фрунзаўскай канфэрэнцыі)

Невыпадкова тав. Славінскі ў сваім дакладзе аб акругоме КП(б)В падкрэсьліў, што ў выніку разгорнутай самакрытыкі палепшылася якасць нашай работы, выявіліся актывісць шырэйшых партыйных мас. Гэта вагадана характарыстыкай спрэчак, што разгарнуліся на канфэрэнцыі па дакладу Менскага акруговага камітэту партыі.

З 63, што зафіксавана, 25 таварышоў выступілі ў спрэчках і кожным з іх сьмела, пэўнаму выкрываў адмоўнае і дадатнае ў працы арганізацыі.

Падлічыў і арганізацыйнае лілія акругому правільнае. У працы сьмела пмаг дасягненні сур'яных і вялікіх.

Сам т. Славінскі, дэкадачы, стараўся вынікаць ведаваты кожнай галіны работы, аб якой ён гаварыў.

Унутры-партыйная демократыя, напрыклад, многімі партыйнымі разумеда на правільна, скажэцца. Некаторыя трактуюць яе, як адмаўленьне партыі ад кіраваньня. Аляглівае ёсьць у правільнае самакрытыкі.

Шэфрота, выяўляючы адным з галоўных сродкаў змачкі рабочых з сылістэмай, павіна была стаць у цэнтры ўвагі партарганізацыі—гэтага ня было.

Большасць выступаўшых па дакладу АК датычылі павасай работы і прысвадала яе слабасці. У гэтым дэлегаты канфэрэнцыі бачылі прычыны апомшч падзей на „Кастрычніку“, „Бальшавіку“, „Домбні“. Многія камуністы ня ведаюць да гэтага часу сутнасьці правага ўхіла, ня могуць прадістань ацітаці ўдзялістых, якія часам больш разьвіты.

Важны момант адзначыла ў сваім выступленьні т. Залькіна (зьядта медработніцаў) Савецкімі ічэйкамі, у прыватнасьці ічэйкамі локваых устаноў, аднаста параўнальна мала ўвагі. Дактароў-партыйцаў мала. Дзякуючы гэтаму, у локваых установах мазь мазь рад неадаровых зьявілі. Толькі надаўна мя

бмі сьведкамі відомата прадэсу антисемітэка з дзідчай клінікі. А колькі захаванага антисемітэзму ў больніцах і клініках?

Шмат выступаўшых было прысвечана пытаньням калатагорнай кампаніі, узяліся прадукцыйнасьці працы, зьявіліся сабекошту і г. д. У гэтых адносінах панат крыку «перасалілі». Недабра т. Славінскі ў заключным слове папраквуў выступаўшых за некаторыя практыцызм за кошт пытаньняў і ідэалігічнага стану арганізацыі і барацьбы з хістаньнямі і ўхіламі.

Ціковым было выступленьне т. Леіберга (на лўрэйскай мове). Настарэй сьрод часткі маладых шьомоньшкіх школьнікаў. Яны часам адрываюцца ад мас, ухіляюцца ў свой літаратурны сьвет. Варта толькі пазнаць-небухць рабочаю класну напісаць пару вершаў, клане адускаюцца ў распусьту, пачынае багемічэць, успывае жьдэць рабочага, ня ведаючы яго, будучы адарваным ад фабрыкі і заводу, ад сьпраўнасьці—з гэтым треба змагацца.

У зьвязку з пытаньнямі аб самакрытыцы дэлегаты канфэрэнцыі закарэвалі работу друку. Дэлегат-рабкор Гашавіч павявае на тое, што некаторыя ўстанавы пачалі баяцца друку, як агню. У той-жа час многія рабочыя баяцца яшчэ крытыкаваньне з-за ганьбеньняў. Многія насьценнасьці поўна агульнікі ськазаў. У іх няма канкрэтнага матэрыялу, які моў-бы тое ці іншае карыснае значэньне.

Аб рабоце друку гаварыў таксама сьпратар райкому т. Гуравіч. Тав. Пінскае кажа:

— Масавае работа зводзіцца звычайна ў нас да лекцыі, дакладу, кіно. Нама жываць у гэтай рабоце. Цьх-арганізатары часта ня ведаюць сваіх задач. Чаму не разгарнуць жывую, кілаваю работу ў поху. Чаму ня дзьмь масе акрамя сухіх дакладаў і лекцыяў яшчэ другія формы масавай работы—сямейна-вечары, экскурсіі і г. д.

Тав. Хоік гаворыць аб павінацыі. Тут даўка ня ўсё зроблена. Валяізацыя праводзіцца звычайна толькі кампавейскі. Праходзіць кампанія—работа запікае. Вайсковыя турты прадуць неадважліва.

Цяжка ў многіх газетных радках укасаць ўсё тэзэ і малія пытаньні, якія былі прадметам абгаварэньня канфэрэнцыі.

2 вечары занялі доклад, спрэчкі і заключнае слова т. Славінскага. Усё разам узятое вызначыла сьвешня задачы менскай партыйнай арганізацыі: у першую чаргу задачу барацьбы з хістаньнямі на ідэалігічным фронце. Ускія ўхілі і перш за ўсё правыя і прымірэнчыя—павінае атрымаць і атрымаюць сами рашучы адпор з боку партыйцаў, бо за ўмовах труднасьці, што стаць перад вамі, за ўмовах наступленьня кулацка-внманскіх пласоў—хістаньні ў партыі зьяўляюцца рэальна небяспечнымі.

Ёсьць партыйны, ськазоў у сваім заключным слове т. Славінскі, які не заўважаюць гэтай небяспечнасьці. „Дзе правы ўхілі? пакажэце яго нам!“—кажуць яны. Так ставіць пытаньне, зраўмела, у вышэйшай ступені на правільна і гаворыць ці аб пераўменьні, ці аб замававаньні небяспечна хістаньняў. Правы ўхілі—гэта ня ёсьць нешта, што ўжо аформілася, але ён, па глебо трузнасьці, можа афармляцца. Тым больш треба з ім ідэалігічна змагацца, каб павіраць гэты афармленьне.

Наша задача—яшчэ шырэй разгарнуць бальшавіцкую самакрытыку, уягнучь у яе самую шырокія масы партыйцаў і беспартыйных, упарта змагацца за генэральную лінію партыі.

Да выкананьня гэтых асноўных задач заклікаў канфэрэнцыя тав. Славінскі і няма сумненьня, што гэтыя задачы партарганізацыя выканае.

На партканфэрэнцыі ў Сэнна

Па сутнасьці справы, гэта была не канфэрэнцыя ў агульна прынятым сэнсе гэтага слова, а проста агульны сход усіх членаў і кандыдатаў КП(б)В раёну. І тых і другіх у Сеньненскім раёне ня многа, усёго чалавек 125. Аднак, значэньне канфэрэнцыі вызначаны акалічнасьцімі ніколыкі не памяннаецца. Можна пажадаць, каб многія нашы нават гарадскія партысходы праходзілі так дэлавіта, з такой вялізнай актывнасьцю ўдзяліна, як гэта было на канфэрэнцыі ў Сэнна. Досыць сказаць, што на дакладу Віцебскага акругому выказалася 25 чалавек, па дакладу райкому—звыш 30. Гаварылі на радкасьці дэзьяна, на важны і актуальны пытаньнях і ў выступаўшых ня было звычайных паўтарэньняў, кожны гаварыў аб нечым новым, не заўважым яго папаўрэдыкам.

Аб чым гаварылі галоўным чынам? Сеньненскі раён—сялянскі раён і, натуральна, што спрэчкі канцэнтраваліся галоўным чынам вакол пытаньняў нашай палітыкі ў вёсцы. Першае месца ў спрэчках зьяўмоўна занялі пытаньні работы з беднотай. Відаль было, што арганізацыя гэтымі пытаньнямі займалася многа. І ўсё такі, такае лёгка разьвіцьця клясавай барацьбы ў вёсцы ў сучасны момант,—усё выступаўшыя знаходзілі, што работу з беднотай треба яшчэ больш пашырыць і паглыбіць, што працэсы, якія зараз адбываюцца ў вёсцы, настойліва патрабуюць асабліва моцнай арганізацыі беднаты, асабліва сьмелай іе сувязі і партыйна, і з нашымі арганізацыямі ў вёсцы наогул. «Калі бедната актывізаецца, то кулак таксама ўзмоцнена актывізаецца»—такі быў лейтэматыў выступаўшых, якія падавалі прыклады з мясцовай практыкі, што пацьвярджаюць гэтае палажэньне.

На пытаньні калектывізацыі вёскі таксама была зьвернута на канфэрэнцыі асноўная ўвага. Дарэчы сказаць доклад райкому партыі быў суправаджаны спецыяльным судакладам аб калектывах.

Калгасны рух у раёне за справаданы партыя пасунуўся значна наперад. Аднак, становішча калектываў пакідае жадаць лепшага. Слабы партыйны склад у калгасах. Заўважана, што члены ці кандыдаты партыі ня так-то ахвотна ідуць у калгасы ад індывідуальных палосак. Гэтае апошняе пытаньне было строга абгаворана на канфэрэнцыі. Відаль было, што закрута хворае месца. Аднак, не знайшлося ніводнага, хто-б выступіў у абарону такіх камуністыч. Нежаданьне камуністыч ісьці ў калгасы на канфэрэнцыі было аднагалосна асуджана, як сваясабівае праўдальнае правага ўхілу ў мясцовай арганізацыі. Аб правым ухіле на канфэрэнцыі гаварылася шмат і што асабліва пэна, на толькі ў дакладах, але і ў выступаўшых. Арганізацыя ясна разумеэ ўсё небяспечку правага ўхілу і прымірэнчых адносінаў да яго і, што асабліва важна—шукае элемэнтэ гэтага ўхілу не спяогале.

Уперад поўным тэмпам. У самы дзень канфэрэнцыі было загатоўлена, напрыклад, да 250 п.

Другія пытаньні, якія закараліся на канфэрэнцыі і якія варта адначыць—пытаньні культурнага будаўніцтва. Скардзіліся на адсутнасьць сродкаў на палітыка-асьветную работу. Кніг, нават танных брашур—мала; маюцца старыя, зусім няпрыгодныя для ўзроснага ўзроўню і патрабаваньняў сялянства. Мімаволі прыходзіла ў галаву думка, слухачы такія гутаркі, якое значэньства робім мы, гарадскія, калі слаба ўдзялінае нам у шэфскай рабоце. Як многа мы маемі-б тут дапамагчы вёсцы. Якая беднасьць па гэтай частцы ў культурных і асьветных установах вёскі! А між тым і па гэтай лініі і на гэтым нашым слабым вучастку клясавы вораг пераходзіць ў наступленьне, рыхтуецца зрабіць прырыў. На канфэрэнцыі ясна ўкавалася, падаваўся пэны рад фактаў, што сьведчаць а прапагандыскай рабоце сьтантэнаў і папоў, якія накіроўваюць зараз ўсё свае намаганьні на адваляньне ў нас моладзі.

Пытаньне ўзьяніцця ўраджайнасьці. Як гэта ня дзіўна, а на іх выступаўшы не ў такой ступені завастралі ўвагу, як таго, адвадалася-б, можна было чакаць. Пэўна работа ў гэтых адносінах вялася і вядаецца—гэтага неляга адмаўляць. Але гэтае пытаньне ня было завастрана ў асноне разьвіцьця мясцовай ініцыятывы, скардзіліся мясцовыя рэсурсы і г. д. Аднак, прыёма было слухаць выступаўшых радыкаў, якія заклікалі ўжо зараз рыхтавацца да пасеўнай кампаніі, рабіць ачыстку насеньня і г. д.

Аб перавыбарках саветаў. У гэтым пытаньні выступаўшыя спыніліся таксама мала. Не таму, што арганізацыя не ўсьведоміла сабе ўсёй вялізнай важнасьці падыходзячых перавыбараў. Аб гэтым сьведчыць яе работа з беднотай—важнейшае зьявіў ў падыходзячых барацьбе. Відальна малы лік выступаўшых на гэтую тэму тлумачыцца зусім незадоўта да канфэрэнцыі правядзеным агульна-партыйным раённым сходам, які скліканы спецыяльна на пытаньні аб перавыбарках. У заключным слове дакладчыкі досыць спыніліся на гэтым пытаньні.

Требя яшчэ спыніцца на жанрабоце Тут справа абстаіць дрэнна. Надзвычайна мала жанчын у складзе арганізацыі, хаця батрацкіх рэзэрваў, зьяўмоўна маецца досыць. Выступаўшыя ў спрэчках адна кандыдата партыі намалывала цяжкі малочна становішча сялянкі і батрачкі і ў грамадстве і ў сям'і. Нярэдка выпадакі, калі жанчыну проста пазбаўляюць права галасу нават у калгасах. Няма чаго і гаварыць, наколькі важная зараз становіцца жанраробота ў вёсцы і ў зьяўляе з перавыбарамі саветаў і ў зьяўляе з калгасным рухам. Як і ва многіх другіх мясцох, у Сеньненскім раёне было пераважна ічэйна і індывідуальным абкладаньнем. Спачатку такім парадкам было абкладзена да

Менская акруговае канфэрэнцыя груп беднаты

Гэта канфэрэнцыя нязвычайна: зьехаліся пастухі, парабкі, беднякі-сяляне і сялянкі. Зьехаліся на закліку Менскага акругому КП(б)В. Без параднасьці, без гучных слоў—проста адразу ўзяліся за работу.

Але гэта прастата яшчэ лепш падкрэсьлівае вялізнае значэньне справы: як беднае выйсьці на новы сацыялістычны шлях, як вьсці вайну са сваім заклятым ворагам—кулакком.

На трыбуну ўзьяшоў пастух т. Голубаў—павінае чалавек, напэўна больш за сорок гадоў мае. Ён ад усёе свае шчэраьці ўспоміў правадыра ўсіх бедных тав. Леніна і з усім запалам у канцы прамовы ськазаў: Няхай жыць ленінская камуністычная партыя!

Бядняк стаў сьведомым, стаў актывішым...

На канфэрэнцыі па дакладу т. Яцкевіча аб перавыбарках саветаў і ўдзяле беднаты выступіла да 40 таварышоў. Бедната загаманіла аб тым, як супольна з кампартыйна перабудаваць вёску на сацыялістычны лад, аб тых «маленькіх» момантах, якія шкодзяць гэтай перабудаваньню.

Адін за другім людзі ў шэрых сьвітках, у кашухках, некаторыя ў лаптах выходзілі на трыбуну.

Такія зьявы выкараціць

— Койданаўскі месчачовы савет вінен беднае пмаг грошай за работу, але ўжо каля двух гадоў ня выплачвае. Усё таму, што там сядзіць не бедната—кажа тав. Груша.

У Грэскім раёне дэсарспрадоўні знаходзяцца ў руках кулакоў. Такую ліпю выдэ льясьнічы. Бедната выкрыла гэта і супроць яго завяла справу, было сьледства, а вынікаў няма (т. Гурывіч).

Слаба пасоўваецца наперад абрэзка кулацкіх гаспадарак, часамі ў гэтых адносінах завязваецца цяганіна. Больш рашучасьці і жорсткасьці з абрэзкай (дэлегата т. Шыму).

— У адну з сельска-гаспадарчых арцеляў Капыльскага раёну валецьні замозніці дзеля таго, каб выкарыстаць ільготы даныя арцелям (т. Шыурыйская).

— У Драчкоўскім сельсавеце шмат непарадкаў. Беднату прыскае кулацтва, яно праіскаецца ў давер'е сельсавету (тав. Пратасэвіч).

— Аграномы рэдына бьваць па вёсках. Ёсьць пасёлкі, якія заснаваны ў 23 годзе, а яшчэ ня бачылі агранома (т. Жук).

Аб гэтых і пмаг якіх іншых недахатах гаварыла бедната ў жорсткасьці з абрэзкай (дэлегата т. Шыму).

Актывішны ўдзел, дык перавыбары прыводць так, як треба, як раіць нам партыя (тав. Пінхасін).

— Кулак ужо рыхтуецца пасадыць у савет сваіх людзей і мы павінамы падрыхтавацца да жорсткага адбору. Усёды на бядняцкіх сходах треба вадлухаць справаздачы членаў сельсаветаў,—прапануе дэлегата т. Марошка.

— Мінулы перавыбары мы ледзь не правалілі, толькі пры дапамозе партыячэйкі змаглі абраць бядняцкі сельсавет,—сёлета треба цьснае зьявацца ўсёй беднаце з ічэйкамі (тав. Варывончык).

— Калі мы і бачым ведаваты ў працы сельсавету, дык часамі маўчым. Треба больш крытыкаваць іх працу, гэта ім і беднаце на карысьць. Пры перавыбарках треба пільна сацьць за дзейнасьцю кулацтва (т. Жураўкоў).

Даш калектывы

Былі гадзі, калі нават сялянская бедната баялася таго, каб яе сьліпа не запісалі ў камунію». Цяпер бедната пераканалася ў тым, што адзіны выхад з цяжкага становішча—калгаспадаркі. Бядняк бачыць выхад толькі ў алягліваўленьні дэзугу партыі—у калектывізацыі. Таму пмаг дэлегатаў і спыніліся на калектывізацыі і адпадушна заяўлялі—даеш калектывы.

Дэлегаты т. т. Барысэвіч, Швайна, Голубаў, Шыурыйская і інш. ськазалі: «Выхад у беднаты адзіны—калектывізацыя і прапаганда!»

— Раскажэце ўсёй беднаце аб тым, як арганізаваць калектывы, як у яго ўступіць.

Паведамлі і аб посьпехах

Паведамлі беднякі на канфэрэнцыі і аб посьпехах, падаляліся практыкае. Вельмі асправае выступленьне ў гэтых адносінах дэлегата Уадрэскага раёну, Магільнянскага сельсавету, тав. Вуса.

— Мы калчаткова дабіваем кулакоў,—кажа ён,—бедната мае ўжо рад посьпехаў: правалі земляўпарадкаваньне, арганізавалі агнятравале таварыства, зьбіраем арганізаваць малочную арцель і падрыхтавалі глебу для стварэньня калектыву...

— У нашым сельсавеце большасць членаў—жанчыны, якія вядуць працу вельмі добра. Бедната выкарыстоўвае ўсе палёкі і ільготы, што дала дзяржава,—кажа тав. Бароўскія з Астрашчыцка-Гарадзенага раёну.

Бедната прадуктуе...

Разьмеркаваньне кредыту, клябзагатоўкі, кантрактыяна, хлебазадавальнае беднаты, забесьпячэньне таварамі вёскі, земляўпарадкаваньне, праца КСУ і інш.—усё гэта знайшло жывы водгук у бядняцкіх масах; аб усіх гэтых пытаньнях гаварыў бядняцкі актыві.

Актывнасьць і дэлавісць бядняцкага актыву даюць узьвешнасьць у тым, што бедната справіцца са сваімі задачамі, што сельсаветы будуць абраць беднякам і бядняцкі, што бедната з трыбуны саветаў над кіраўніцтвам партыі прадуктуе сацыялістычную будучыню вёскі.

— Калі мы прыем у перавыбарках актывішны ўдзел, дык перавыбары прыводць так, як треба, як раіць нам партыя (тав. Пінхасін).

Як выконваюцца дырэктывы партыі па барацьбе з бюракратызмам

(Да пастаноўкі пытаньня ў ЦК КП(б)В)

Як гіне ініцыятыва партыйцаў

Другім асноўным пытаньнем зьяўляецца работа ічэйкаў па рацыяналізацыі апарату.

Як ічэйкі праводзяць гэтую работу?

Палова абсьледваных ічэйкаў заслухоўвала даклады кіраўнікоў аб 20% зьявіжэньні адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў. Аднак, ня ўстады дасягнута зьявіжэньне выдаткаў (АБК—Мазыр, банкі ЦСУ). Частка спрэчкі і сьмелі паставіць пад ічэйку, што наогул пытаньні вылучэньня, вывучэньне асабовага складу, як быццам ня могуць адносіцца да савецкіх ічэйкаў. Абгаворвачы абемнік АК аб вылучэньні, выносьці паставоу:

«Прымаючы пад увагу тое, што члены і кандыдаты ічэйкі да вылучэньня не падыходзяць, бо скарыстаны на рабоце правільна, а паставінае рабочага беспартыйнага актыву ў ічэйцы няма, а ёсьць беспартыйны актыв у служачых, які да вылучэньня і сьмелі паставіць пад ічэйку, што наогул пытаньні вылучэньня, вывучэньне асабовага складу, як быццам ня могуць адносіцца да савецкіх ічэйкаў. Абгаворвачы абемнік АК аб вылучэньні, выносьці паставоу:

За выразнае бальшавіцкае кіраўніцтва

Дубровенскі райпартсход прызнаў працу РК нездавальняючай

Пя глежачы на дрэннае павор'е, на раённым перавыбарчым партсходзе зьявілася 80 проц арганізацыі. У варадку дан, акрамя справаздачы райкому, сталі ладкаваць ЦКК і Аршанскага акругому КП(б)В.

Актывнасьць канфэрэнцыі была досыць азначай па усіх пытаньнях. Па дакладу ЦКК заіскалася ў спрэчках 35 таварышоў. Сход адзначыў чьлае рэзэрваўнае ічэйкаў ЦКК і Аршанскага акругому КП(б)В.

Палова абсьледваных ічэйкаў заслухоўвала даклады кіраўнікоў аб 20% зьявіжэньні адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў. Аднак, ня ўстады дасягнута зьявіжэньне выдаткаў (АБК—Мазыр, банкі ЦСУ). Частка спрэчкі і сьмелі паставіць пад ічэйку, што наогул пытаньні вылучэньня, вывучэньне асабовага складу, як быццам ня могуць адносіцца да савецкіх ічэйкаў. Абгаворвачы абемнік АК аб вылучэньні, выносьці паставоу:

«Прымаючы пад увагу тое, што члены і кандыдаты ічэйкі да вылучэньня не падыходзяць, бо скарыстаны на рабоце правільна, а паставінае рабочага беспартыйнага актыву ў ічэйцы няма, а ёсьць беспартыйны актыв у служачых, які да вылучэньня і сьмелі паставіць пад ічэйку, што наогул пытаньні вылучэньня, вывучэньне асабовага складу, як быццам ня могуць адносіцца да савецкіх ічэйкаў. Абгаворвачы абемнік АК аб вылучэньні, выносьці паставоу:

Пя глежачы на дрэннае павор'е, на раённым перавыбарчым партсходзе зьявілася 80 проц арганізацыі. У варадку дан, акрамя справаздачы райкому, сталі ладкаваць ЦКК і Аршанскага акругому КП(б)В.

Актывнасьць канфэрэнцыі была досыць азначай па усіх пытаньнях. Па дакладу ЦКК заіскалася ў спрэчках 35 таварышоў. Сход адзначыў чьлае рэзэрваўнае ічэйкаў ЦКК і Аршанскага акругому КП(б)В.

Каапэраваць 100% беднаты

Як выконвала дырэктывы аб каапэраваньні беднаты амяжывецкая каапэрацыя Меншчыны?

За мінулы 1927-28 год спажывецкая каапэрацыя Менскага акругому дэлавіла некаторыя посьпехаў у галіне каапэраваньня беднаты. Колькасьць каапэраваўшых беднаты, зьяўляючы чьламу фонды для каапэраваньня скарыс-

у пайшчыні без усіх іх паў і без уступных уносаў.

Рад праўдальнаў таварыстваў (Саммакваліцы, Племчэніцы раёны) не асарочылі ічэйкі ўвагі на каапэраваньне беднаты, зьяўляючы чьламу фонды для каапэраваньня скарыс-

Марудная падрыхтоўка да перавыбароў саветаў

Удзел масавых арганізацый у падрыхтоўцы пакуль не забяспечаны

Прафарганізацыі слаба рыхтуюцца да перавыбароў

ЦСПСБ зноў напамінае прафсаюзам аб іх важнейшай задачы

Члены саюзаў павінны паказаць прыклад арганізава-насці

Кампанія па перавыбарох саветаў у 1927 г. паказала, што ўдзел членаў у перавыбарох саюзаў, якія працуюць на вёсцы—батракоў, ляснякоў, быў зусім невытарчальным.

Наглядаўся рознабой у наведванні членамі саюзаў справаздачкі і выбарчых сходаў: у той час, як некаторыя прадпрыемствы даюць ад 90 да 100 проц. наведвання, самі нарсузі даюць ад 60 да 80 проц., саюз медсанпрацы ад 54 да 68% Паасобны саюзны арганізацыі мала што зрабілі ў справе падрыхтоўкі да перавыбароў.

У гэтым годзе ЦСПСБ сваячасова завастрыў увагу саюзных арганізацый на падрыхтоўку да перавыбароў у сельскіх месцовасцях.

Надаўна ЦСПСБ праверыў, як цэнтральныя праўленні і акруговыя прафесійнальныя бюро выканалі дырэктывы. Выявілася, што пытаннем падрыхтоўкі заняліся толькі ЦП саюзаў сельска-гаспадарчых і лясных работчых, ЦП дрэваапрацоўчыкаў і Бабруйскае акрпрафбюро. Іншыя саюзы гэтым пытаннем амаль што не займаліся.

Цэнтральнае праўленне саюзаў сельска-гаспадарчых і лясных работчых прапанавала ўсім сваім сельска-бачком прыняць самы актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні сходаў бедняцка-акруговым аддзяленням і райкомам прапанавана

„Свой“ ці з раёну?

Аб старшніх сельскіх выбарчых камісіях

У № 269 «Звязды» ў заметцы аб пасляжэбні Менскай акруговай выбарчай камісіі гаворыцца наступнае: «Месцы дэпутатскіх рад памілаў у падрыхтоўцы да перавыбароў. Так, у раёне раёнаў старшнікам сельскіх выбарчых камісіях назначаны прадстаўнікі з раёну, часта людзі, якія ня ведаюць умоў данай вёскі. Старшнікам выбарчай камісіі павінен быць увесь час кампанія, гэта значыць месцаў тры, у вёсцы. Калі-ж ён назначаны з боку, яго работа паміма волі пэсіўна характар неабуа і ня можа даць патрэбных вынікаў».

Гэта можна разумець так, што старшнікам сельскіх выбарчых камісіях павінны вылучацца выключна прадаўнікі данага сельсавету, што назначаны раёнавыя работнікаў старшнікам сельскіх выбарчых камісіях неадпаведна.

Ці будзе правільнай такая ўстаноўка? Не! Зусім бласпярэчна, што старшнікам сельскіх выбарчых камісіях трэба назначаць пераважна

вылучыць сваіх прадстаўнікоў у выбарчых раёнах і сельскіх камісіях. Нізавым арганізацыям трэба дабівацца, каб у склад сельсаветаў было абрана ня менш 4-5 тысяч батракоў (на ўсёй БССР).

ЦП дрэваапрацоўчыкаў прапанавала нізавым саюзным арганізацыям пасылаць на месцы сваіх прадстаўнікоў, скарыстоўваць сходы, нарады, усю клубную работу для папулярнавання перавыбарчай кампаніі.

ЦП хмінікаў, атрымаўшы абяцнік ЦК саюзаў, не прапрацавала яго, а поўнасьцю перадрукавала і разаслала мясцом. Напоўна яго ня мае часу займацца гэтым «дробным» пытаннем.

На апошнім пасяджэнні ЦСПСБ была заслухана інфармацыя т. Капалана аб удзеле саюзных арганізацый у перавыбарчай кампаніі.

Прэзідыум зноў прапанавалі ўсім ЦП і акруговым прафбюро разразжа прыступіць да шырокага разгортвання падрыхтоўчай работы.

Прэзідыум прызнаў мэтазгодным камандыраваць на месцы для ўдзелу ў кампаніі адназначных працаўнікоў прафсаюзных арганізацый і работчых буйных прадпрыемстваў.

Усім цэнтральным праўленням прапанавана распірацаваць рад канкрэтных мерапрыемстваў на ўдзеле клубаў і чырвоных куткоў у справаздачна-перавыбарчай кампаніі.

Мясцовыя працаўнікоў з данага сельсавету. Ня правільна будзе назначаць працаўніка раёну старшнікам сельскай камісіі ў тых сельсаветах, дзе ёсць надыходзячы мясцовыя працаўнікі, якія могуць правільна, выразна кіраваць перавыбарчай кампаніяй.

Але справа ў тым, што ва многіх сельсаветах такога працаўніка ня знойдзеш. Работа выбарчай камісіі займае цэнтральнае месца ва ўсёй сістэме мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні перавыбароў. Ад старшнікам камісіі ў вялікай меры залежыць правядзенне правільнай памітчынай лініі ў рабоце камісіі.

Таму ў раёне сельсаветаў назначэнне старшнікам сельскай выбарчай камісіі прадаўніка раёну бязуюма патрэбна. Гэтая акалічнасьць прадугледжаецца і інструкцыяй ЦКБ аб перавыбарох саветаў, у якой гаворыцца, што старшнікам сельскіх выбарчых камісіях назначоцца РВБ. М. Дорахаў.

„ДА ПЕРАВЫБАРАЎ ДАЛЁКА“

„Спяшацца няма чаго“ — разважваюць вясковыя кіраўнікі

СЛУЦАН. (Ул. нар.), «Злачынна сьпяць», інакш нельга ахарактарызаваць адносіны большасці партыяцка і сельсаветаў да падрыхтоўкі да перавыбароў. І сапраўды, сельсаветы раёну да гэтага не разбілі тэрыторыі савету на выбарчыя часткі, ня склалі сьпісаў пазбаўленых права голасу. Большасць сельсаветаў, замест вылучэння «лішэнцаў», займаецца перапісаннем без усяякіх зьмен мінулагодніх сьпісаў.

Да гэтага часу на раёне праведзены толькі 21 сход бедняц. Ёсць сельсавет, дзе яшчэ не правалі ніводнага сходу бедняц.

Вынікі праведзеных сходаў яшчэ нездавальняючы. За выключэннем Амовіцкага сходу бедняц, дзе абгавораны вынікі работы сельсаветаў.

Сялянкі—на перавыбары

Выбарчыя камісіі прыступілі да працы. Аднак, прадстаўніцы дэлегацкіх сходаў у выбарчых камісіях ўдзяцца слаба. Пакуль ня позна, гэтую памылку трэба выправіць. Самы сялянкі павінны прасачыць за тым, каб ня было ніводнай выбарчай камісіі без прадстаўніка іх дэлегацкага сходу.

Што павінна рабіць дэлегатка, пасланая ў камісію? Ёй трэба дамагацца, каб усім сялікам, што маюць права голасу, позы былі перададзены за чатыры-пяць дзён да выбароў. Калі позы паслаць раней, сялянкі могуць пра іх звабіць і ня прыйсці на перавыбары.

Калі позы сповыяцца—таксама дрэнна. Сялянка-ж вельмі абцяжарана хатняй гаспадаркай. Ёй нагадзя трэба ведаць, у які дзень і а якой гадзіне выдзіцца на сход. У дні перавыбароў сялікам трэба вызваіць ад клоцатваў аб дзецях.

Летась некаторыя выбарчыя пры дапамозе дэлегацкіх сходаў, яцек камсамолу і піянер-атрадаў наладжвалі ў іколах даццячыя пакоі. Сюды прыносілі сялімкі сваіх дзецчых і бяз клоцату ішні на перавыбары. Гэтую практыку трэба скарыстаць і ў гэтым годзе.

У пасобных раёнах ад выбарчых часткаў у сельсавет пасылаюць, аднаго, многа двух дэпутатаў. Пры такім стане спраў сялікам вельмі не-

ту і памечаны кандыдатуры ў склад саветаў,—усе ішныя сходы мала увагі ўдзялілі пытанню аб адпору беднаты кулацтва.

Між тым кулакі, асабліва ў Сарагоўскім і Вакшыцкім сельсаветах умоцнана рыхтуюцца да перавыбароў і абгаварваюцца кандыдатуры «сваіх людзей». А мясцовыя партыяцкі бяздзейнічаюць: некаторыя вясковыя іцэкі нават лічаць, што «кулацтва ў нас мала», што, «да перавыбароў яшчэ далёка, пасьпеем са сходамі беднаты».

У складанні справаздач сельсаветаў ня прымаюць удзелу ні камітэты сялімскае ўзаемадапамогі, ні рэвізійныя камісіі сельсаветаў.

Я. Ахвотка аддавалі свае галасы сялікам.

Дэлегаткі—члены выбарчых камісіях, павінны сачыць за тым, каб такога раздзялення вучасткаў ня было.

На іх-жа абавязках ляжаць ілюпаты аб тым, каб на перавыбарох ня прысутнічалі «мертвыя душы». Раней ня мала было выпадкаў, калі сялянін на выбары ішоў адці, прынослы з сабой і сваю позву, і позву жонкі, дачкі. Паводле позваў выкозділа, што сялікам у перавыбарох удзельнічала шмат, а сапраўды-ж яны сядзелі дома.

Як прыцягнуць сялікам на перавыбары—аб гэтым сур'ёзна гарыцца надумаць дэлегацкі сходы. Лепш за ўсё раабіць раён паліа актыўністамі, даручыць кожнаму з іх паўны населены пункт. Ня раз і ня два трэба абійсць актывістам прымацаваных да іх сялікам і пагутарыць з імі.

Да перавыбароў сялікам-членам сельсаветаў трэба раабіць справаздачу перад сваімі выбарчыкамі.

Усе актывісты вёскі і дэлегацкі сходы павінны дапамагчы ім падрыхтавацца да справаздачных дакладаў. Доклад камісіі спатяку павінен зьвучаць дэлегацкі сход. Пасьля такой падрыхтоўкі можна ўжо смела ісці на агульны сход і там смела гаварыць з выбарчыкамі.

ТОРСКАЯ.

Куды пойдзе прыбаўка

Зарплата работчых прамысловасці ВСНГБ у 1928-29 годзе механічна павылічаецца да 297 тыс. руб. Саюзам, атрымаўшы дадатковы фонд зарплатаў, мяркуюць, галоўным чынам, скарыстаць яго на павышэнне зарплатаў адсталых груп работчых і на зьніжчэнне разрыву ў зарплате як па часовых, так і здыельніцтваў.

Пры пераважлівых калектывных дагавораў саюз працаўнікоў павінен мяркуе дадатковы фонд у 20 тыс. руб. пусьціць, галоўным чынам, на павышэнне зарплатаў адсталых груп работчых фабрыкі «Чырвоная Зорка», а таксама на правядзенне тарыфнага справачніка і на выраўненне зарплатаў. Трэба дадаць, што

варплата работчых фабрыкі «Чырвоная Зорка» азнача нізкая зарплата работчых ішных фабрык напаровай прамысловасці. Прадукцыйнасьць працы на гэтай фабрыцы за апошні год значна павылілася ў параўнанні з ішнімі фабрыкамі. На павышэнне зарплатаў работчым фабрыкі «Чырвоная Зорка» вызначана сумам 14 тыс. руб. Рэшта дадатковага фонду будзе размеркавана паміж фабрыкамі: імя Вароўскага, Сталіна і г. д.

Па запалкавай і шкляной прамысловасці дадатковы фонд саюзам хмінікаў будзе скарыстаны, галоўным чынам, на павышэнне зарплатаў нізка аплатаваных груп работчых. Дадатковы фонд шкляной прамы-

Першы зьезд Беларускай Асацыяцыі Пралетарскіх Пісьменьнікаў

Справаздача ЦБ „Маладняка“ і нацыянальных сэкцый

— Арганізацыйны крызіс нашай арганізацыі ў канцы 1927 году быў скарыстаны праціўнікамі «Маладняка» з мэтай падарваць яго аўтарытэт,—гаворыць дакладчык ад ЦБ «Маладняка» тав. Ліманоўскі.—Пісаліся аргыкулы (нават у расійскі друк), вяліся гутаркі аб тым, што кібыта «Маладняк» заняўся, раз вальваецца, страціў сваё рэйсшае значэнне. Але яны памылліся. З арганізацыйным крызісам «Маладняк» лёгка справіўся, але творчага крывісу ня было. Выразнай пралетарскай лініі, якую імкнуўся праводзіць «Маладняк» за справаздаччых перыяд, узьянцідем творчай і грамадзкай актывнасці. «Маладняк» завальваў сабе належны аўтарытэт і даказаў, што ён выдзяецца пралетарскай, жывой, актывнай арганізацыяй.

— Як складаліся нашы ўзаемаадносіны з ішнімі літаратурнымі аб'яднаннямі? У пачатку справаздачнага перыяду наглядзіліся вострыя напады на некаторых сяброў «Польмя» з боку «Узвышша», кіраўніка былой літкамуні і ішн. Мы выступілі адзіным фронтам з «Польмем» супроць гэтых нападак. Мы лічылі, што «Польмя» больш блізка нам арганізацыя. Мы не гаджамся з некаторымі поглядамі пасобных сяброў «Польмя», мы будзем спрачацца з імі, крытыкаваць іх памылкі. Але мы трымалі курс на зьбліжэнне з «Польмем» і ў гэтым сэнсе маем пэўныя вынікі. Нашы адносіны з «Польмем» за справаздачны перыяд палепшыліся.

«Узвышша» праводзіць павыраўную дэманую лінію.

Мы будзем крытыкаваць узліны ў творчасці пасобных сяброў «Узвышша», але ў той самы час мы за адараўленне адносіны з «Узвышшам». Трэба ўхіляцца ўсялякіх непрынципавых спрэчак. Мы за добрыя, наагул, нармальныя адносіны з «Узвышшам». З гэтых прычынаў і будавала ЦБ свае адносіны да «Узвышша».

— У «Маладняку» склаўся моцны, ідэялігічна і з творчага боку, асарод. Яшчэ ня ўсім сябрамі ўсьведжаны задачы «Маладняка», як пралетарскай арганізацыі. Трэба змагацца са спробамі абарнуць самакрытыку ў склоку і гэтым самым затупаваць яе выхаваўчы характар.

Пасьля лістаўскай канферэнцыі было ўтворана часовае бюро Вел. АПП'у. Гэтае бюро, галоўным чынам, праводзіла працу па падрыхтоўцы да нашата зьезду. Апрацаваць праект статуту Вел. АПП'у і палажэнне аб гуртковым бюро не пасьпела. Гэта прызвядца зрабіць будучама праўленню нашай асацыяцыі, якое будзе мець ужо канкрэтыя ўказаныя зьезду.

Невыстарчальнай зьдзіляецца сувязь з філіямі. Як дасягненне, трэба адзначыць, што Менская і некаторыя акруговыя філіі за справаздачны перыяд праводзілі не малаў грамадскую працу. Абмежаванасьць сродкаў не дазволіла нам апынціцца выдзвядцаці план па выданні перыодыкі, двухтыднёвай літаратурнай газеты і г. д. Дзеля абмежаванасьці сродкаў магчыма прызвядца павялічыць фармат часопісці «Маладняк» у той час, калі шпарка ўзрастае творчая прадукцыя сяброў аб'яднанняў.

аказаньня ім матэрыяльнай дапамогі і наладжання цесных таварыскіх ўзаемаадносін паміж усімі нацыянальнымі атрадамі пралетарскай літаратуры нашай краіны.

У ажыўленых і надавычайна зьмястоўных спрэчках прынялі ўдзел 25 чалавек.

Самым вострым пытаннем спрэчак зьявілася пытанне аб сувязі з ВОАП'ам. Выступаўшы на зьездзе прадстаўнікі літ'яднання «Польмя» т. л. Жылуновіч і Александровіч адзначылі, што ВОАП аддае надзвычайна мала ўвагі беларускай літаратуры, што стварэнне замест ранейшага «Маладняка» новага аб'яднання—Вел. АПП'у—можа дрэнна адбіцца на маладым пралетарскім літаратурным руху Беларусі.

Амаль што ўсе выступаўшыя дэлегаты зьезду далі рашучы адпор гэтай тэндэнцыі ўнесці халадок ва ўзаемаадносіны паміж Вел. АПП'ам і ВОАП'ам. Адначасова, што сапраўды сувязь з ВОАП'ам была да гэтага часу недастатковай, што ВОАП мала зрабіў для папулярнавання ў Расіі і ішных рэспубліках беларускай пралетарскай літаратуры, таварыш рашуча заявілі, што іх шлях—толькі з ВОАП'ам, што з гэтага шляху ніхто ня зможа іх пахіснуць.

Прадстаўнік ВОАП тав. Сутырын так ахарактарызаваў становішча:

— Дасягненне пралетарскай літаратуры той ці ішнай нацыі зьяўляецца таксама і дасягненнем беларускай пралетарскай літаратуры. Добра ўцяпіўшы сабе гэтую ісціну,

мы араумеем, наколькі нікчэмным зьяўляецца ўсялякі гутаркі аб якім-бы там ні было размежаванні паміж нацыянальнымі атрадамі пралетарскай літаратуры. Сутнасць пралетарскага літаратурнага руху ў тым, што ён—масавае зьявішча. Пісьменьнік не масавік—бюракрат ад літаратуры. Таму мы ня можам дадатна адзначаць той факт, што «Польмя» не ўступае ў асацыяцыю. Раней ці пазней, таварышы з «Польмя» самі адчуоць крызіс, адсутнасць пад нагамі глебы.

У спрэчках паказвалася таксама на неабходнасць палепшэння часопісці «Маладняк», большай сувязі Менскай арганізацыі з акругамі і ішн.

На вычэрнім пасяджэнні 27-га лістапада быў заслухан даклад тав. Вочара аб творчасці «Маладняка» да 5-й гадавіны яго існавання.

Доклад тав. Сутырына аб творчых ішных пралетарскай літаратуры перанесены на сёньняшняе ратвішча пасяджэнне, якое адбудзецца ў вялікай залі клубу К. Маркса. Уваход вольны.

На зьезд прыехаў прадстаўнік Закаўкаскай асацыяцыі пралетарскіх пісьменьнікаў тав. Сулава, які перадаў беларускім пралетарскім пісьменьнікам шчырае прывітаньне ад усяй пралетарскай літаратурнай арміі Закаўказзя.

Зьезд прыняў рэзалюцыю пратэсту супроць уціску над пралетарскім пісьменьнікам ў беларускай Польшчы.

Са зьезду Вел. АПП'у

УЗЬВЕЮЦЬ КРЫЛЬЛЕМ!

... Памятаю: глыбокая восень, бяскоцца граакі Ігуменскі плях, спаленыя хорныя дрэвы падступішлага з абодвух бакоў лесу, цішыня і мянка кволат дарожная журба... І на вузкая драбінцы, на сене, тута закутаўшыся ў кажухі — Міхась Чарот, Анацоль Вольны, студэнтка-сьнявачка і аўтар гэтых радкоў.

Быў лістапад 24-та году, першая гадавіна «Маладняка», слаўныя «партызанскія» дні толькі што народжанай беларускай пралетарскай літаратуры, дні, агуленыя ўсёй хваляючай рамантыкай чаротаўскіх «Восні».

Тру-ру-ру-тра-та-та, Гэй, наперад, беднаты! Небасхіл там повен зор...

«Маладняк» рабіў свае першыя літаратурныя «снаўты» на прынцыпу, выкарыстоўваючы пры гэтым усе магчымыя сродкі, каб прыцягнуць масу (ужо тады загучэла гэта слова —маса). Тады, на літаратурным вечары ў Чарвці, Чарот чытаў толькі што напісаную «Камсамольца», паміж выступленьняў даваліся нумары т. Цішка Гартны) ні ў якой меры, араумела, іа можа зьмяніць адносіны беларускай пралетарскай літаратуры да пралетарскай расійскай лі-

тэрацыі за зьбіраньне сіл, за стварэнне моцнай пралетарскай літаратурнай арганізацыі. У лютым былі працінуты першыя літкі сувязі з «ВАП'ам» і нацыянальнымі сэкцыямі Беларусі. І толькі параў, у малой залі клубу Карла Маркса, дзе адбываецца першы ў гісторыі Беларусі зьезд пралетарскіх пісьменьнікаў, дзе за таварышам Гарэлікам з іўрэйскай літаратурнай Бабруйска выступіла маладняковец Трус, а за Трусам—раіскай крытык Сутырын і дзе праз усе выступленьні праходзіць хваля балдэраўскай і няпрыкірасьці,—толькі зараз гэтая сувязь напавуіаецца ўсім сваім тлібокім зьместам.

Дарэмна з першых-жа дзён працы зьезду паважаныя «буратарыты» з «Польмя» спрабавалі «ахаладзіць маладнякоўскі пыл», дарэмна былі іх спробы ўтрымаць «Маладняк» ад сувязі з «ВАП'ам», ад аб'яднання з усімі братэрскімі атрадамі пралетарскай літаратуры Саветскага Саюзу. На сьвід зьяўляюцца аргументы выбралі палымцы! І тое, што «Чіш» не зьмясьціў дагэтуль артыкулу аб маладнякоўцах (асабліва папіраў т. Цішка Гартны) ні ў якой меры, араумела, іа можа зьмяніць адносіны беларускай пралетарскай літаратуры да пралетарскай расійскай лі-

дзейнасці беларускіх вытворцаў сацыялістычнай працы павялічыць пераважна частаца РВБ. М. Добраў.

Контр-рэвалюцыйныя вылазкі на навуковым фронце

Беларускія вучоныя асуджаюць антысавецкія выступленні навуковых працаўнікоў У чым сутнасць выпадку прафэсароў Жэбэлева і Яфрэмава

Цэнтральнае бюро сэкцыі навуковых працаўнікоў Беларусі вынесла 25-га лістапада рэзалюцыю, у якой рэзка асуджае процісавецкія выступленні членаў украінскай Акадэміі Насук Яфрэмава і члена Усесаюзнай Акадэміі Насук Жэбэлева, якія мелі месца ў апошні час.

Наш супрацоўнік меў гутарку з старшынёю ЦБ сэкцыі навуковых працаўнікоў Беларусі праф. С. Я. Вальфсонам, які заявіў:

— У апошні час, у звязку з прыкметным ажыццеленнем капіталістычных элементаў у краіне і на ідэалігічным фронце, адчуваецца некаторы націск дробна-буржуазнай стыхіі. Калі адны з працаўнікоў навукі і культуры, пад уплывам гэтага націску, дапушчаюць тым ці іншым ідэалігічным скажэнням, то другія з іх дазваляюць сабе ўвільня процісавецкія выступленні.

Украінскі акадэмік Яфрэмаў зрабіў рад процісавецкіх выступленняў па адрасе Украінскай Акадэміі Насук і украінскага Нарналасветы і наогул УССР.

Цялая група ленинградскіх вучоных прымае ўдзел у зборніку, які выдаецца ў Празе белавітрапамі і субсидуюцца правадырамі контр-рэвалюцыі. Цяпер некаторыя з гэтых асоб выступілі, выкрываючы пры гэтым з'дзіўляючыя палітычныя пэўнасці і не разумючы такога элементарнага факту, што ўдзел савецкага вучонага ў белавітрапных часопісах з'яўляецца антысавецкай дэманстрацыяй.

Выдатны вучоны акадэмік Жэбэлеў на гэтым жа старонку праскага часопісу характарызуе перыяд нашай рэвалюцыі, як эпоху «міжолеття» і ў некравіду, прысвечаным аднаму вучонаму, выказае сваё здзіўленае тэм, што іншыя вучоныя лічылі жыцьцём ва ўмовах Савецкага Саюзу.

У той жа час гэтыя прыносяць весткі аб падзеях у Варонскім універсітэце, дзе студэнт Майзэль робіцца асвабодзіцелем чкаванняў з боку прафэсароў-антысавецкіх, якія на 11-м юдзе савецкай улады ператвараюць універсітэт у ачаі махро-

вата чорнасоцыялізма.

Усе гэтыя факты прымушваюць на старажытца ўскака навуковых працаўнікоў, якому дары ішарасы сацыялістычнага будаўніцтва, якому блізка савецкая вышэйшая школа.

Беларуская сэкцыя навуковых працаўнікоў не знала, зразумела, пра існы ліна класава сарожна пралетарскай дыктатуры выступленні некаторых навуковых працаўнікоў. Цэнтральнае бюро беларускай сэкцыі дадумалася тэм да настаной ленинградскай і маскоўскай сэкцыі аб выключэнні акадэміка Жэбэлева з нашай прафесіянальнай арганізацыі і паслава і тое ж пытанне ў адносінах акадэміка Яфрэмава перад украінскай сэкцыяй навуковых працаўнікоў.

Адкавам на ўчынік Яфрэмавых, Жэбэлева, Ваіцўжэўскіх павінна быць аднадушна гаварыць масай навуковых працаўнікоў. Нацыяналістычныя, чорнасоцыялістычныя вылазкі навуковых вучоных паказваюць, што на гэтым фронце класавы вораг страбуе свае сілы. М. К.—Н.

дзейнасці будзе павялічыцца зарплата ліна апрацаваных груп рабочых. Дадатковы фонд шырокай праміслава сьці 45.000 руб. і па залаткавай—80.000 руб. будзе разьмеркаваны паміж фабрыкамі і заводамі. Частка гэтага фонду на некаторых заводах і фабрыках пойдзе на павышэнне наддавання зарплат адстаных груп, а на некаторых—на павышэнне расцэнак. Саюз харчавікоў мяркуе дадатковы фонд часткова скарыстаць на правядзеныя тарыфнае рэформы, на простае павышэнне зарплат адстаных груп рабочых, а таксама на ўрэгуляванне разрыву зарплат высока і нізка апрацаваных рабочых як часавых, так і з'дзелшчыкаў.

З правядзеным тарыфнай стаўкі, дзе практыкуюцца яшчэ прырабкі, будзе ўрэгуляваны фонд зарплат. Усё на савезе харчавікоў дадатковы фонд для павышэння зарплат вылічваецца: па Харчтрэсце ў 25.000 руб., па махорачнай фабрыцы—5.000 руб. і вінакурнай праміслава сьці—5.000 руб.

З агульнага дадатковага фонду зарплат на керамічную праміслава сьці прыпаа 6.000 руб. Саюз будаўнікоў гэты фонд мяркуе галоўным чынам скарыстаць на ўзвыненне зарплат адстаных груп рабочых цагельнікаў і вапнікаў. Зарплата рабочых цагельнікаў вытворчасці па Менску ў сярэднім складае і р. 80 к. у дзень. Саюз будаўнікоў у хуткім часе канчаткова вырашыць пытанне.

Саюз дрэвапрацоўшчыкаў дадатковы фонд зарплат у суме 85.000 р. скарыстае, галоўным чынам, на падцяганне зарплат адстаных груп рабочых і на канчатковае правядзеныя тарыфнае рэформы. В. Б.

Пасля кароткага судакладу рэвалюцыйнай камісіі, які зрабіў т. Мурашка, адвін за другім выступаюць прадстаўнікі яўрэйскай, польскай, літоўскай і латыскай сэкцыі.

Тав. Камянецкі, прадстаўнік яўрэйскай сэкцыі, адзначае, што ва апошні час адбываецца вялікі рост іх арганізацыі за лік рабочай моладзі. Створаны філіі ў Віцебску, Бабруйску, Барысаве, Магілеве і Гомелі. Правадзіцца вялікая масавая праца па клубах. Ужо практычна вырашана пытанне аб выданні сталага літаратурнага альманаху. Цесная таварыская сувязь усіх нацыянальных сэкцыі нашай асацыяцыі будзе асновай далейшых перамог пралетарскай літаратуры ў БССР.

Інфармацыю аб стане польскай сэкцыі робіць тав. Мысьлінскі. Сэкцыя праводзіць шырокую працу сярод польскай рабочай моладзі, пад ле кіраўніцтвам працуе 11 літаратурных гурткоў, якія ахапілі каля 250 чалавек. Зараз сэкцыя з'дзецца ў друк тры п'есы і вялікі зборнік паэзіі сваіх сяброў. Падбіраецца матэрыял для зборніка прэзы. Арганізавана бібліятэка-перасоўка. Масавыя літаратурныя вечары, якія часта наладжвае сэкцыя, прысвечваюцца на тэмкі польскай літаратуры, але і літаратуры беларускай, яўрэйскай, і расійскай.

Звезд заслухаў таксама інфармацыі т. Сэрбэнты аб стане літоўскай сэкцыі і тав. Саленіна—аб латыскай сэкцыі. Таварышы адначалі ажыццелены творчай і масавай працы ў сваіх аб'яднаннях, неабходнасць народную творчасць, пачалі вызучаць творчасць старэйшых беларускіх пісьменьнікаў, пачалі даследаваць культурны дасягненні папярэдніх эпох, бо—столькі дакладным веданнем культуры, створанай усім развіццём чалавецтва, толькі перапрацоўвай не можна будаваць пралетарскую культуру (Ленін).

Гэты сваяасаблівы культурны паход Маладняка даў ужо вынікі. Мы сёння можам канстатаваць узрост рознастайнасці тэматкі, больш вытока якая сьці фармальна-мастацкага афармлення. Сёння мы наглядна пераход ад лірычных вершаў, ад новай—да эпічных твораў, да поэм і раманаў.

Трэці этап у гісторыі Маладняка вызначаецца пераходам таварышоў М. Чарота, М. Зарэчкага, А. Дудара, А. Вольнага і А. Александровіча ў аб'яднанне «Польмя». Ініцыятыва, арганізацыйная праца пачала праводзіцца новымі выяўленымі ў Маладняку сіламі.



ЦБ усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменьнікаў «Маладняк» да пленума 1925 г.

Частка маладнякоўцаў, ствараюшая аб'яднанне «Проблеск», неўзабаве вярнулася назад у Маладняк. Да Маладняка далучыліся некаторыя таварышы з «Літаратурна-Мастацкае Камуні».

Вось асабліва характэрнейшыя моманты маладнякоўскага жыцця за пяць гадоў. Цяпер Маладняк уваходзіць у новы чаргверты этап свайго існавання, ствараючы і новы этап у гісторыі беларускай літаратуры. Маладняк рэарганізаецца, змяняе метад свае працы, ствараючы Беларускаю Асацыяцыю Пралетарскіх Пісьменьнікаў. Мяркуючы па настроях дэлегацый другога маладнякоўскага з'езду (які цяпер адбываецца) назва «Маладняк» застаецца, што па нашай думцы надзвычайна важнае вырашэнне. Маладняк быў і ёсць сцягам барацьбы і творчасці і пад гэты пралетарскі сцяг ідуць і будуць ісьці новыя і новыя сілы—будуць ісьці беларускае пралетарскае літаратуры.

Робячы такі адказны крок, як рэарганізацыя ў БЕЛАПП, Маладняк павінен правесці і ідэалігічную якасць сваіх сяброў. Вяспрэчна, ёсць і цяпер яшчэ некаторыя маладнякоўцы, якія нічога агульнага ня маюць у пралетарскай ідэалігіі, нават не ставяць блізка да подступоў будавання беларускай пралетарскай літаратуры. А Маладняк павінен помніць, што асабліва ў наш час востра вынікае класавая барацьба, а таму Маладняк павінен адарваць сабе ад іх—бы там ні было неясныя, упушчаныя крокамі ідучы да стварэння пралетарскай літаратуры.

Беларуская пралетарская літаратура будзе расці і павыблещца поруч з ростам і павыблещнем агульнага сацыялістычнага будаўніцтва нашай краіны. Беларуская літаратура яшчэ адстае ад дынамікі будаўніцтва. Таму трэба стварыць літаратарам належныя ўмовы працы, што часамі мае рашучае значэнне ў працэсе развіцця творчасці.

Вязуоўна, у першую чаргу камуністычнай партыі мае ўсе падставы для таго, каб аб'яднанне «Маладняк» паставіць у найбольш спрыяючы для яго развіцця ўмовы, бо «Маладняк», гэты той кадр, з якога будзе вылучацца надзейная змена, загараваная будаўнікі пралетарскае літаратуры. (З прывітальнага слова сакратара ЦК КП(б)В тав. Васілевіча па адчыненні з'езду).

Трэба адначасна заастрыць цяпер пытанне адносна вучобы маладнякоўцаў.

Гэа, а ніколі не ўздмае небяспечкі, што пісьменьнік адраецца ад мас, ад будаўніцтва, як да крыніцы, адкуль ён павінен браць матэрыял для свайго творчасці, а наадварот, гэта забяспечыць павышэнне мастацкай якасці. Літаратура будзе эбрый класавай барацьбы толькі тады, калі яна будзе мастацкай, калі яна будзе арганізоўваць пачуцці чытача.

Гэтыя пытанні сучаснага літаратурнага жыцця ў дзень пятае гадавіны Маладняка мы лічым патрэбным узняць, падкрэсліць, каб паспешней вырашаць гэтыя задачы, якія ставіць перад намі будучына.

А задачы вельмі вялікія. Не павінен астыць рэвалюцыйны патос творчасці, а шугавейна шырыцца і шчырацца.

Пяць год існавання Маладняка і яго шліфная творчая праца выяўляюцца найлепейшай парукай таму, што дадзі ўскладзены на Маладняк камуністычнай партыі і рабочай класнай будучы выкананы.

Далейшае існаванне Маладняка, гэта далейшы шлях стварэння ў Савецкай Беларусі—беларускай пралетарскай літаратуры.

Андрэй Александровіч

Сьвятая беларускай пралетарскай літаратуры

(Пяць год „Маладняка“ 28-ХІ-23—28-ХІ-28)

Адна з найбольш вялікіх эпох у жыцці чалавецтва — эпоха Кастрычніка дала поўную мажлівасць працоўным роўным нацыянальнасцяй былое «расійскае імперыі» будаваць сваю гаспадарку і культуру. Дзіцём Кастрычніка і зьяўляецца Савецкая Беларусь.

Беларусь, толькі як Савецкая, амагдала стала і шырока разгарнуць развіццё беларускае культуры і навукі. Калі азіруюцца і глянуць на тую дасягненні, якія маюцца ўжо ў Савецкай Беларусі,—цвёрда і гучна павінны заявіць, што мы хуткімі крокамі рухамся па шляху да настаўленага мэты, авіяты дынаміка сацыялістычнага будаўніцтва, убагачэння рыштванымі беларускае пралетарскае культуры.

Пяцігоддзе існавання Маладняка, адвін з буйнейшых фактараў нашага росту, адвін з характэрнейшых доказаў поўных мажлівасці ствараць у Савецкай Беларусі беларускую пралетарскую культуру.

Маладняк нязрушна стаіць на гэтым адказным шляху і ўсю сваю літаратурна-грамадскую дзейнасць накіроўвае да стварэння беларускае пралетарскае літаратуры. Таму Маладняк — напярэдня літаратурная арганізацыя і пераважна сярод рабоча-сялянскай моладзі.

Успоміні ў дзень пяцігоддзя асабліва характэрнейшыя этапы жыцця Маладняка.

Першы этап, гэта этап літаратурнае рэвалюцыі, этап «завіскага камунізму».

Абсалютна за кароткі тэрмін часу Маладняк стаў вялікай арганізацыяй, агулаючы ў сваіх шэрагах да 500 таварышоў. Надзвычайна роля і значэнне Маладняка менавіта і была ў тым, што ён выяўляў маладыя творчыя сілы і дапамагаў ім у іх развіцці, ідэалігічна іх выхоўваў.

Ува ўсіх акруговых гарадох засноўваліся філіі Маладняка. На раёнах, вёсках, пры школах вырасталі маладнякоўскія гурткі. І на толькі ў БССР. Меліся філіі Маладняка ў Маскве, Ленінградзе і па-за межамі Савецкага Саюзу. Маладняк быў там, дзе была беларуская мова, якая імкнулася стаць у шэрагі будаўнікоў новага ладу, якая прагла сваю энэргію і здольнасць аддаць працоўным, расьці і выхоўвацца пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі.

Першы этап Маладняка вызначыўся тым, што на толькі сталі задачы выяўлення творчых сіл і выхавання іх, на толькі пералічэнне ў творчасць ідэалігію барацьбы рабочае класы, але і ў тым, што праца Маладняка шчыльна ўвавалася з барацьбай пралетарыяту, з палітычнай працай, з працай і барацьбай камуністычнае партыі.

Маладняковец, з творчым запалам у грудзях, быў актыўным агітатарам ва беларускую мову і культуру, працаўніком у галіне беларусізацыі, ён дапамагаў распаўсюджванню беларускага друку.

Сваёй літаратурнай творчасцю маладнякоўцы павялікі пачатак новаму перыяду ў гісторыі беларускай літаратуры. Матывы грамадскага жыцця, энтузіязм, захваленне барацьбай і перамогаю рабочае класы прасякнутыя рэвалюцыйным пафасам,—вось у асноўным галоўная тэматыка маладнякоўцаў у першы перыяд іх творчае працы. Маладнякоўцы ўбагачалі беларускую літаратуру новымі думкамі, якія нараджаліся тады,—«калі босьня змагаліся на вогнішчы, калі грэмелі піруны Кастрычнікавае рэвалюцыі». (У. М. Ігнаўскі).

Масавая даступная выданне маладнякоўскай творчасці (кніжніца «Маладняк») адыграла вялікую ро-

лю ў справе выхавання чытача беларускае савецкае літаратуры, пачаткам развіцця якой і была маладнякоўская творчасць.

Уся гэта вялікая праца праводзілася шляхам выездаў у акругі і разныя нашыя рэспублікі, шляхам дыскусіяў, літаратурных выступленняў і выданнем на акругах спецыяльных брашураў (Клімавічы) і газетных лістовак (Віцебск, Бабруйск, Гомель).

Але трэба адзначыць, што ў буйной маладнякоўскай творчасці, поруч з тым запалам, захваленнем, маладой энэргія—наглядна далося беднае мастацкае афармленне. Маладняк імкнуўся заняць дамуніючае становішча ў беларускай літаратуры («У роўні са старымі») і адпускаць мэты для шырокае літаратурна-грамадскае працы. Пытанні фармальна-мастацкага парадку былі ў поўнай меры ў загоне. Але гэта толькі першы перыяд.

«Далейшае пашырэнне і паглыбленне далейшага сацыялістычнага будаўніцтва Савецкай Беларусі патрабуе і ад Маладняка паглыблення свайго працы. На гэты шлях Маладняк ужо ступіў». (А. Т. Чарвякоў).

Другі этап Маладняка — паглыбленне і ўдасканаленне мэтадаў працы, пераход на мірныя рэйкі ўпартае працы пабудавання беларускае пралетарскае літаратуры.

Новыя абставіны будаўніцтва краіны выклікаюць і новыя абставіны літаратурнага жыцця. Паліпшаецца добрыя рабочых і сялянскай беднаты, вырастаюць і больш культурныя запатрабаваны. Адсюль і адначай Маладняк даваць такую прадукцыю, якая-б здаволіла гэтыя запатрабаваны.

Поруч з паліпшэннем умоў жыцця і працы рабочых і бяднейшага сялянства, вынікае і класовае расшатаванне, як у горадах, так і ў вёс-

выступленні даваліся нумары сьпеваў і рыаля, прычым нам прыходзілася выступаць у некалькіх нябкім ампліа «юнага кампазытара».

Зараз «Маладняку» няма чаго зварачацца да такога «мастацкага аддзялення» сваіх вечароў. На літвыступленні маладнякоўцаў прыходзяць сотні і сотні моладзі, прыходзяць і салідная публіка, і аўдыторыя бурна патрабуе, каб чыталі яшчэ і яшчэ. «Маладняк»—слова знаймае кожнаму камсамольцу, слова прасякнутае ў глыбі Полаччыны—балотнае адзіноцтва Палесся, па фабрыкі Барысаву і тэхнікумы Магілеву. «Маладняк» ведаюць хоць часопіс аб'яднання мае мізэрны тыраж, хоць маладнякоўская кніжка ў большасці ў сумным палоне вітрыны.

«Арляты» яшчэ на «ўзевлі», як сьвед «крыж-лем». Тая арганізацыйная перападка, тая «дварцовыя перавароты», якімі адначалі гісторыя «Маладняка» апошніх год, не маглі не накіраваць свайго адбітку і на якасць і ўзрост мастацкай прадукцыі, і на шырыню і наладжанасць масавай працы.

Ужо са студзеня гэтага году новае пакаленне «Маладняка» энэргічна

Тое, што сувязь павінна быць лепшай, што яна павінна пасіць сапраўды інтэрнацыянальны характар—гэта так, і аб гэтым таварышлі на вьезде. Але ў дэлегату з'езду ёсць цвёрдае перакананне, што кожнае дасягненне расійскай ці украінскай пралетарскай літаратуры—гэта іх дасягненне і кожнае дасягненне беларускай пралетарскай літаратуры — радасць для расійскіх і украінскіх таварышоў. З гэтага пункту погляду, з гэтага аснага ўсьведамлення непаруўнай арганічнай сувязі паміж усімі нацыянальнымі атрадамі адзінага літаратурнага пралетарскага фронту не пакісьне дэлегату ніводзілі «аўтарытэт»—быў-бы ён падмоцаным ці зусім сухенькім.

«Арляняты» ўзвекюць крыж-лем. І гэта будучы крыж-лем з матурымі мускулымі пралетарскага інтэрнацыяналізму, моцныя агараваныя крыж-лі, якія не вдадуць ні ў якую буру

Міхась Гольдбэрг.

У суботу, 1-га сьнежня, а 7 гадз. увечары ў памяшканні клубу НАРЛА МАРКСА АДБУДУЦА ЗАНЯТКІ — ГУРТКА РАБОРАК, — які арганізаваны рэдакцыяй часопісі «Беларуская работніца і сялянка» Просьба да работніка зьявіцца ў вызначанаму часу без спазьненняў Уваход з вул. Н. Маркса, па двара, Заняткі адбудуцца ў пакоі аэпаранта

СВІДО

Сьняня з дакладам аб дзейнасці ЦК саюзу працаўякой асветы выступіў т. в. Кіпарыоў. Ён зазначыў, што ў сучасны момант усяго па Саюзнам Саюзе налічваецца 800.000 членаў саюзу працаўякой, з іх 120.000 прафесіянальнага актыву. Зараз ЦК саюзу паставіў пытаньне аб узмацненні актывнасці прафсаюзных арганізацый. Трэба таксама пашырыць нашу культурную працу, бо акаляюцца жылдце вымагае ад нас больш культурнага развіцця.

Зараз саюз працаўякой мае вялікія дасягненні ў выданні педагагічнае літаратуры. У гэтых адносінах мы апарэдылі такія нават краіны, як Францыя і Англія. У заключэнні тав. Кіпарыоў зазначыў на олю нашае пралетарскае асветы Ра выхаванні новага чалавека.

Легія НКЗБ

Калегія пры Народным Камісарыяце Земляробства зацверджана ў наступным складзе: Масюкоў, К. Н. (нам. камісара), Адамовіч, А. Т. (нам. камісара), Шычко, А. І., Вашчыла Вірын, М. Г., Тамковіч, Н. Г., Філатаў, І. П., Гарвукі, Г. І., Дубіна, А. В., Аксочыц, Н. Л., Вайтанкаў, Ц. К., Тафеенка, С. І. і Сьмірноў, І. Н.

2.000 хворых на грып

Эпідэмія грыпу (інфекцыя) з кожным днём пашырэцца. На ўчарайшым дзень у Менску было 2.000 хворых на грып. Амбулаторыя загружаны работай. Аптэкі не паспяваюць выконваць усе патрабаванні на лякарствы. Дапамогу хворым аказваюць 100 дактароў.

Пленум райкома ЛКСМБ Імя Фрунзэ

— Сьняня а 7 гадз. вечара адбудзецца ўрачыстая пашыраны пленум райкома ЛКСМБ Імя Фрунзэ ў памяшканні клубу „КІМ“ у удзелі сакратараў і АПА ячэек. Дзеля важнасці пытаньняў прысутнічаюць абавязкова.

Пашыраны пленум МОПР-у

У чацьвер, 29 лістапада, а 7 гадзіне ўвечары, у памяшканні рэарганізацыйнага Інстытутавага райкому КП(б)Б аклікаецца аб'яднаны пленум былых Кастрычнікавага і Лахаўскага райкому МОПР-у.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Доклад аб выніках 2 пленуму АН Мопрэ і аб зімовай кампаніі дапамогі.
2. Перавыбары новага складу прэзыдыуму.

Прысутнасць уоіх сяброў і каньдатаў аб'яднаных райкому абавязкова.

на паловам выхаванні. Усім настаянікам сэнцы і школьным дактарам зьвявіцца абавязкова.

— Сьняня, 28 лістапада, а 8 з палов. гадз. увеч. у аўдыторыі нэрвовай клінікі адбудзецца чаговае павадзеньне мэдэцыцы навуковага таварыства пры БДУ. Парадак дня: 1) Д-р Марнаў.— Аб хронакометрыі; 2) Д-р Іргер.—Новы спосаб пранікання да ІІІ галіны трайчастага нэрву.

Прэзыдыум сэнцы.

— Сьняня 28-ХІ, а 7-й з паловай гадз. увечары адбудзецца ў памяшканні клубу «Р. Люксембург» чарговы дэлегацыі сход дэлегатаў-палек. Яўка уоіх дэлегатаў абавязкова.

Заўтра

— 29-ХІ г. г. а 7 з палов. гадз. увечары ў памяшканні Фрунзэўскага райкому КП(б)Б (Энгельс, 28) адбудзецца...

Цэнтр. партклуб імя Карла Маркса

1. У чацьвер, 29 лістапада, а 10 гадз. увеч. у залі клубу „КІМ“,—1-я заняткі спартыўнага гуртка мужчынокай і жаночай груп, Інструктар т. Кузьмін.
2. Працягваецца запіс у гурткі: струнны аркестр, ІЗО, вайсковы і па вывучэнні ангельскай мовы.
3. У бібліятэцы праводзіцца перааргістрацыя чытачоў біб-лі. Зьвявіцца з ояброўнімі білетаў клубу. Не зьвяўшылоя будуць выключаны са складу чытачоў бібліятэкі.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОУ.

С. Е. Н. Ъ. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР

Середа, 28 лістапада пралетстуду

МЯЦЕЖ рэвал. п'еса ў 7 абразох

Пачатак а 8-й гадз. увеч. Пасля 3-га сыгналу ўваход у відэюны зачынены

КІНО-ТЭАТР „Культура“

1) „Дом на Трубноў“ у 6-ці частках і 2) „Каханьне і спорт“ у 5-ці частках

Пачатак 1-га сьвіску а 6 г. 45 хв.

Ад аўторна, 27 лістапада

ПАТІ ПАТАШОН у новай намайі

„Выдатныя падарожнікі“ у 7 частках. 3 сьвіскам: пач. 1-га ў 7 гадз.

КІНО „Інтэрнацыянал“

Трука-прыгоднікі кіно-раман у 2-х сьвісках і 4 эпізодах

2 сьвіскі 14 частак у адзін сьвіск **сэры 2**

„Паміж жыцьцём і сьмерцю“

„Нямы друг“ драма ў 6 ч. Зьвыш праграма кіно хроніка „СОВКІНО“.

Пачатак сьвіскаў а 3 з пал. гадз. удзень.

КІНО „СПАРТАК“

Гранд. амэрын. баявік **ЖАНЧЫНА**

Горных вяршынь ТРАГЭДЫЯ ў 8 частках.

У галоўных ролях: РАМОН НАВАРРО і БАРБАРА ля-МАР

Сьвіскі: 1-ы а 7 гадз., 2-і—а 9 гадз. і 3-а 10 гадз. 30 м.

КАСА АД 5 ГАДЗ. ВЕЧ.

ЦЫРК Мюзык-Холл

СЭНЬНЯ--ЖАНЧЫНЫ БЯСПЛАТНА

Кожны хто купіў білет мае права правесці адну жанчыну або 2 жанчыны на адзін білет 2

Сьняня, 28 лістапада вялікая цырковая эстрадная праграма

Працяг гастролі выдатнага фэіра са сваімі дэўнымі выкатамі

Шарманка нашых дзён **оль і ВАС**

Быван. народных песьняў **К. Краўзэ**

Музычныя эцюэнтры **5 Эрнані 5**

Сабалеўскай і Дэварса 3 **Брастонс 3** паветраны гладыятар

і шмат іншых дэ

Пачатак роўна а 9 гадз. увечары.—Каса адчынена ад 1 г. дна

ЯКУБ КОЛАС

ТОМ I

ВЫПУСК ДРУГІ

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВІДАВЕЦТВА

Толькі 3 дні засталася да 1-га сьняжня

паспяшэце **ЗЬВЯЗА** здаць падпіску на газэту

на сьнежань м-ц

Падпісная плата: на 1 м-ц—90 к., на 3 мес.—2 руб. 60 к., на 6 м-цаў—5 руб., на год—9 руб. 75 к.

З дадаткам **„Большавік Беларусі“** да банца году часопісі 1 руб. 05 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:

У Менску: галоўн. к-рай газ. „Зьвязда“—Савацкая, 63, 3-ці паверх, ад 9 гадз раніцы да 5 гадз. дна, і ўпоўнаважанымі галоўнай канторы.

У правінцыі: упоўнаважанымі галоўнай канторы газ. „Зьвязда“, аддзяленьнямі „Ізвестыя“ і „Правда“, аддзяленьнямі Белдзяржвыдавецтва і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

Антон ЧЕХОВ

— 24 ТОМА —

под редакцией и со вступительной статьей А. В. ЛУНАЧАРСКОГО (НОВЫЕ ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР)

— ПРИЛОЖЕНИЕ на 1929 г. к **„ОГОНЕК“**

САМОМУ РАСПРОСТРАНЕННУМУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМУ ВЛЮБИТОМУ ЖУРНАЛУ

Это Собрание Сочинений А. П. Чехова является первым послереволюционным изданием; в нем впервые будет напечатан ряд неизданных произведений А. Чехова. Собрание Сочинений состоит из 24 томов, напечатанных уборыстым четким шрифтом, на улучшенной початной бумаге (около 4600 страниц). Ежемесячно подписчики будут получать по 2 тома.

1-й абонемент: 52 №№ журналов „ОГОНЕК“ с приложением Сочинений А. П. Чехова в 24 томах. Год—16 р., полугод—8 р., 1 марта—4 р. 50 к., и 1 мая—4 р., и 1 июля—3 р. 50 к.

2-й абонемент: 52 №№ журналов „ОГОНЕК“ с приложением 104 книжок „Библиотечки „Огонек“ (приведения пущик советских и иностранных авторов) по 2 книжки Год—13 р. 50 к., полугод—7 р. 50 к., 1 месс.—1 р. 40 к.

3-й абонемент: 52 №№ журналов „ОГОНЕК“ с приложением Сочинений А. П. Чехова в 24 томах, и 104 книжки „Библиотечки „Огонек“. Год—24 р. 50 к., РСФСРКИЛ: при подписке—5 р. 50 к., и 1 марта—5 р., и 1 мая—5 р. 50 к., и 1 июля—5 р., и 1 сент.—4 р. 50 к.

4-й абонемент: 52 №№ журналов „ОГОНЕК“ с приложением Сочинений А. П. Чехова в 24 томах и 12 книжек Библиотечки „Всемирный Юмор“. Год—21 р. 50 к., РСФСРКИЛ: при подписке—5 руб., и 1 марта—4 руб., и 1 мая—5 р., и 1 июля—3 р. 50 к., и 1 сент.—3 р.

5-й абонемент: 52 №№ журналов „ОГОНЕК“ с приложением 12 №№ ежемесячного богатого иллюстрированного домашнего-хозяйства, и модного журнала „Женский Журнал“. с прилож. Сочинений А. П. Чехова в 24 томах. Год—25 р., РСФСРКИЛ: при подписке—6 р., и 1 марта—5 р. 50 к., и 1 мая—4 р. 50 к., и 1 июля—5 р., и 1 сент.—4 р.

„ОГОНЕК“ без приложений: Год (52 №№)—4 р. 50 к., полугод—2 р. 40 к., 5 месс.—1 р. 20 к., 1 месс.—40 к.

Подписчики, внесшие до 1 января 1929 г. подписную плату ПОЛНОСТЬЮ ЗА ГОД, получают СКИДКУ по 1-му и 3-му абонементу В ОДИН РУБЛЬ; по 4-му абонементу СКИДКУ—ОДИН РУБЛЬ и БЕСПЛАТНО многокрасочный альбом „Путешествие Иудеяков по Европе и Америке“, а по 5-му абонементу получают БЕСПЛАТНО ДВЕ ПРЕМИИ (справочники для женщин и 10 книжек „Библиотечки „Огонек“ и за доплату в 50 коп.—книгу „ШИТЬЕ НА ДОМУ“ (с ровниной продаеа 1 р. 50 к.)). Все журналы „Издательства „ОГОНЕК“ в 1929 г. будут рассылаться подписчикам в обидорожном виде, с наклейкой индивидуального адреса.

ПЕРЕВОДЫ АДРЕСОВАТЬ: Москва 6, Страстной бул. 11, Акционерному Издательскому О-ву „ОГОНЕК“

подписки также принимаются на почте, письмомощами, в отделениях „Правды“ и „Известий ЦИК“, у контрагентов, уполномощенных „Гудка“ при м. д. местностях и в kiosках Контрагентства Печати.

В виду огранич. тиража желающие обеспечить ва себоя Соч. ЧЕХОВА должны подписаться заблаговременно

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі

Кааперат. кніжка Барташэвіча В. І., выд. МЦРК.	544	Членская кніжка Шабліцкага І. Т., выд. саюзам харчавокай.	140
Кааперат. кніжка № 22801 Докурна А. М., выд. МЦРК.	544а	Вучотна-ковская кніжка Вараб'ева А. Ф., выд. Чаўскім РВК за № 7744.	141
Пашпарт Селяўскага І. Л., выд. Менск.	545	Чырвоваармейская кніжка Сцяпановіча І. М., выд. Смалевіцкім РВК за № 358.	142
Біржавая картка Абрамовіча Г. А., выд. Менскай біржай працы.	546	Вучотная вайсковая кніжка № 47 Венгуро Д. М., выд. Тураўскім РВК.	143
Вучотна-ковская кніжка Малахоўскага, выд. Расонскім РВК.	132	Дзье вучотна-ковская кніжка Шалак С. Н., выд. Лепельскім РВК.	144
Вучотна-ковская кніжка № 9371 Хвоща С. Г., выд. Лепельскім РВК.	133	Дзье вучотна-ковская кніжка № 148 Бурата І., выд. Б. Осв'ецім ВВК.	145
Членская кніжка Аваронка В. І., выд. Лепельскім спажывецкім т-вам за № 1095	134	Дзье вуч.-конск. кніжка Юрчанка В. І., выд. Чаўскім РВК.	146-147
Пасведчаньне Майсенцава, выд. Магілёўскім урач. камісіей	135	Кааперат. кніжка № 130 Багдановіча Л., выд. Старадароскім спажывецкім т-вам.	148
Вучотна-ковская кніжка № 188 Батура, выд. Вагомльскім ВВК	136	Членскі біл. № 26968, выд. саюзам раб-землеса Гантман С. А.	149
Кааперат. кніжка № 421 Стрэчэня К., выд. Старадароскім спажывецкім т-вам	137	Вучотн. вайск. кніжка Ю. А. Нахаміна, выд. Віцебскім воезкаматам	150
Вучотна-ковская кніжка Рог П. В.	138	Вуч.-конск. кн. № 9556 Тухто І. Е., выд. Лепельскім РВК	151
Дзье вучотна-ковская кніжка № 40 Логева М. Л., выд. Тураўскім РВК.	139		